

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

Пролетары ўсіх краін, злучайцеся!

№ 220 5296)
ПЯТНІЦА
27
ВЕРАСНЯ
1935 г.
Год выдання XVII

БЕЗ КАРТАК

Публікуемая сёння пастанова Саўнаркома ССОР і Цэнтральнага Камітэта партыі аб зніжэнні цен на хлеб і адмене картачнай сістэмы на мяса, рыбу, цукар, тлушчы і бульбу з'яўляецца сведчаннем буйнейшых поспехаў, дасягнутых комуністычнай партыяй і савецкай уладай у барацьбе за выкаванне важнейшага гаспадарчага задання другой пяцігодкі — павысіць узровень спажывання працоўных у 2—3 разы. З'яўляючыся вынікам перамог, дасягнутых краінай за гады рэканструкцыі, гэта пастанова адначасова выкаванне пачатку 1935 года. Практыка 9

месяцаў шырокага продажу хлеба насельніцтву наглядна даказвае, што гэта мера поўнаасцяб апраўдала. Падняўся добрыбыт рабочых і сялянскіх мас, палепшыўся тавараабарот у краіне, адзіная цвёрдая цана на хлеб дабіла асвяткі спекуляцыі — такія асноўныя вынікі гэтага мерапрыемства. Цяпер мы ідзем далей. Паспехі калгаснага ладу і зусім дастатковыя запасы хлеба ў краіне дазваляюць зрабіць новае значнае зніжэнне цен на хлеб і хлебапрадукты.

Перабудова жывёлагадоўлі на новай сацыялістычнай базе, завяршэнне ў ёй рэарганізацыйнага перыяду прывялі да быстрага росту пагалоўнага жывёлагадоўлі. У гэтым годзе прырост прадукцыі жывёлагадоўлі па тэмпах перавышае прырост палыводства, а таксама прырост усёй савецкай прамысловасці. Такім чынам, на гэтым найважнейшым участку, дзе рэарганізацыйным перыяд быў асабліва доўгі, дзе асабліва моцна і адчувальна шкодзіў кулак, мы вышлі на шырокую дарогу сацыялістычнага развіцця. Быстра расце прадукцыя, якая прывозіцца на калгасныя базары. Толькі за першае паўгоддзе 1935 года абароты калгаснага гандлю павялічыліся супроць мінулага года на 50 проц.

У 1928 годзе, калі краіна пераходзіла да картачнай сістэмы снабжэння насельніцтва, увесь рознічны тавараабарот у краіне склаўся на 15,5 мільярдаў рублёў. Планам на 1935 год прадугледжана рознічны тавараабарот у размеры 80 мільярдаў рублёў (без калгаснага гандлю). Данныя за першыя тры тры года паказваюць, што гэта заданне будзе перавыканана. Тамым чынам, фактычны аб'ём рознічнага тавараабароту, уключаючы сюды і калгасны, у гэтым годзе ў 6 раз перавышае аб'ём рознічнага гандлю 1928 года. Гэта супастаўленне паказвае, як далёка ўшла ў вынікі перамог у нашай краіне.

У бюджэце рабачага спажывання гэта новае пачаццё кампенсуецца эканоміяй ад зніжэння цен на хлеб і зніжэння цен на харчовыя тавары на калгасных рынках, а таксама эканомія, атрыманая ад таго, што з гэтага часу не прыдзецца купляць прадукты па высокіх камерцыйных ценах. Поўнае і дакладнае ажыццяўленне прадугледжанага ў пастанове гандлю забяспечыць у далейшым зніжэнне цен на мяса, тлушчак, рыбу, цукар, бульбу і іншыя прадукты таксама, як зараз праводзіцца зніжэнне цен на хлеб.

Картачка на харчовыя тавары ў нашай краіне адменена. Безваротна і назаўсёды. Перамога сацыялізма як у прамысловасці, так і, у асабліва, у сельскай гаспадарцы, зрабілі яе непатрэбнай і лішняй. Гэта — буйнейшая вежа другой пяцігодкі. І яе значэнне выходзіць далёка за межы нашай краіны. У той час, калі мы, пакідаючы зладу картачку, ідзем насустрач багатаму, абільнаму прадуктаў жыццю, буржуазныя краіны ў цэнтры Еўропы фактычна сяджаюць згададзеныя народныя масы на ўсё больш жорсткаму картачку, прымушаюць іх спажываць сурогаты, аучаюць іх «майстэрству галатаць».

Адмена картачнай сістэмы размеркавання прадуктаў у нашай краіне стварае новыя прадпачыненні для далейшага росквіту савецкай гаспадаркі. З ліквідацыяй картачкі на ўсе прадукты мы паспраўднаму выходзім на рэйкі разгорнутага і культурнага савецкага гандлю. Прадуктаў у краіне дастаткова. Задача гандлючых арганізацый застаецца іх спажываць, арганізаваць культурны савецкі гандль. Цяпер ствараецца сапраўдная аснова для шырокага саборніцтва розных гандлёвых сістэм і саборніцтва на лепшае абслугоўванне савецкага спажывання. Імяна цяпер кантралюемыя рублём пакупніцка гандлёвыя арганізацыі па сапраўднаму павінны будавацца на падставе парадак спа-

Працоўныя БССР гораха вітаюць пастанову СНК СССР і ЦК ВКП(б)

„НАША РАДЗІМА СТАЛА ЯШЧЭ БОЛЬШ МАГУТНАЙ І БАГАТАЙ“

Учора ў часе абедзенага перапынку на менскім дрэваапрацоўчым заводзе імя Молатава адбыліся шматлюдныя мітынгі. Рабочыя голасна зачыталі і абгаварылі пастанову Саўнаркома Саюза і ЦК ВКП(б) аб зніжэнні цен на хлеб і адмене картачнай сістэмы на ўсе харчовыя прадукты. У абгаварэнні гэтай пастановы асабліва гарачы ўдзел прынялі старыя кадравыкі — ударнікі завода.

— Наша радзіма стала настолькі магутнай і багатай, — гаворыць стары рабочы слесар тав. Дзятно, — што

стала магчымым ліквідаваць картачную сістэму яшчэ больш знізіць ценны на хлеб. Кожны рабочы з вялікай радасцю сустраў гэту пастанову. Мы дзякуем партыю і ўрад за тое, што яны ўвесь час з бацькоўскай чуласцю клопацца аб палепшэнні ўмоў нашага жыцця.

У прынятай рэзалюцыі рабочыя-молатаўцы абавязаліся з яшчэ большым уздымам раагортаць абвешчаны паход імя ХУІІІ галавіны Окцябра, поўнаасцяб падрыхтаваць завод і рабочыя кватэры да зімы.

І жыццё прыгожае, і жыццё добра

Пасля гудка сталовая завода ланцугоў Галія (Менск) хутка запуюнілася.

З напружанай увагай рабочыя выслухалі інфармацыю аб пастанове СНК СССР і ЦК ВКП(б) «Аб зніжэнні цен на хлеб і адмене картачнай сістэмы на мяса, рыбу, цукар, тлушчы і бульбу». Затым пачаліся выступленні.

Стары рабочы, майстар штампавачнага цеха т. Перэльман заявіў:

— Пастанова партыі і ўрада — вялікая радасць для нас. Мы ідзем упэўненымі крокамі да лепшага жыцця і жыццё наша ўсё палепшаецца.

Рабочыя і работніцы Гарбацэнна.

Урбановіч, Цымерынаў, Крыгель, Гендзельс у сваіх выступленнях адзначалі велізарныя клопаты, якія працягваюць партыя і ўрад, таварыш Сталін да палепшэння матэрыяльна-бытавых умоў шырокіх мас працоўных.

Рабочыя і работніцы завода гдуханямья Эпштэйн, Веранініна і Юркевіч выступалі пісьмова.

— Мы вельмі рады пастанове, — лішудць яны. — Гэта ўсё клопаты таварыша Сталіна аб людзях. Мы вельмі задаволены.

У прынятай рэзалюцыі рабочы калектыву вітае рашэнне партыі і ўрада.

М. Р.

70 ТЫСЯЧ ПАР АБУТКУ ЗВЫШ ПЛАНА

З вялікай радасцю спаткаў тысячны калектыву рабочых абутковай фабрыкі імя Кагановіча пастанова партыі і ўрада аб зніжэнні цен на хлеб і адмене картачкі. Пры абгаварэнні гэтай пастановы па цехах выкавалася звыш 50 рабочых «Зніжэнне цен на харчовыя пра-

дукты і адмена картачнай сістэмы сведчыць аб велізарных поспехах нашага сацыялістычнага будаўніцтва» — заявілі рабочыя.

У адказ на пастанову СНК і ЦК рабочыя абавязаліся дэterminава выканаць гадавы план і выпусціць звыш плана 70 тысяч пар абутку.

Шматлюдныя мітынгі на прадпрыемствах Віцебска

Рабочыя і калгаснікі Віцебска і раёна сустраклі пастанову СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб зніжэнні цен на хлеб і адмене картачнай сістэмы на іншыя прадукты з вялікім уздымам. На ўсіх прадпрыемствах і транспарце адбыліся шматлюдныя мітынгі.

— У пастанове СНК СССР і ЦК ВКП(б), — гаворыць у сваёй рэзалюцыі рабочыя фабрыкі «Сянт індустрыялізацыі», — знайшлі сваё найбярэйшае выражэнне тым нясласнае клопаты, якія наш вялікі таварыш Сталін працягвае да жывога чалавека, як будаўніцка сацыялізма. У адказ на гэтыя клопаты мы, пяцітысячны калектыву рабочых швейнага гіганта, дэterminава выканаем

профінплан па ўсіх паказальніках і дамо рабочым і калгаснікам нашай краіны высокакаснае і тапае адзненне.

— Дзякуй вялікаму роднаму Сталіну за шчаслівае заможнае жыццё, — запісалі ў сваёй рэзалюцыі рабочыя фабрыкі «Профінтэр».

І так на кожным заводзе, фабрыцы Віцебска сёння рабочыя і работніцы абцяваюць партыю і ўрад не астатца ў даўгу і рыхтаваць краіне да Окцябрскай галавіны свае вытворчыя падарункі: дзесяткі ўзорных паравозаў, сотні варштаў, тысячы прыгожых польтаў, касцюмаў і іншыя прадукцыі.

С. ФЕАГІНСОН.



Група рабочых і работніц фабрыкі «Октябрь» (Менск) чытае «Заводу» з надрукаванай пастановай СНК СССР і ЦК ВКП(б). Фото «САЛАВІЧЫКА».

„ДЗЯКУЙ ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ ЗА ШЧАСЛІВАЕ ЖЫЦЦЁ“

Доўгі рэзкі зваок прарваў імклівы бег канвеера. Заціхі швейныя машыны, астылі грузныя гофманскія ўціогі, электрычныя разакі ў закройнай. Уніз, у першы цэх, опіналіся матарыоткі, закройшчыкі, канструктары і механікі, майстры і брыгадзіры. Вялікі прасторны цэх запоўніўся шумнымі размовамі, выселлем, смехам. Тысячы рабочых і работніц першай змены чырвонаштатнага швейнай фабрыкі «Октябрь» (Менск) сабраліся на мітынг, прысвечаны пастанове СНК СССР і ЦК ВКП(б) «Аб зніжэнні цен на хлеб і адмене картачнай сістэмы на мяса, рыбу, цукар, тлушчы і бульбу».

Інфармацыя сакратара парткома т. Канопіна ўвесь час прарывалася радаснымі воклічамі і крыкамі «ўра», гучнымі лозунгамі: «Палкае прывітанне любімаму і мудраму Сталіну!», «Дадзім краіне высокакаснае палцо!»

Большы мушкетёр, энтузіяст, бізнесман любі і адданасці да сваёй сацыялістычнай радзімы гучыць у словах старога рабочага т. Пастэрмана, работніцы Сахаравой, прымішчыка Суціна. Радаснае хваляванне выступаючых перадаецца ўсяму калектыву.

У гэтых простых словах выражана невымяральная адданасць і любоў да комуністычнай партыі, да вялікага правадыра, які вядзе нашу краіну ад перамогі да перамогі.

— Гэта пастанова, — гаворыць Сахарова, — яшчэ больш палепшыць культурны і бытавы ўмовы пролетарыяў і ўсіх працоўных нашай неабдымнай краіны, павысіць рэальную зарплату.

Хвалюючы голасам т. Сахарова ўсклікае: «Дзякуй таварышу Сталіну за наша шчаслівае жыццё!» Бурны апладысмант і крыкі «ўра» пакрываюць словы старога работніцы.

І. Т.

АБ НЕДАСТАТКОВАЙ БАРАЦЬБЕ СА СТРАТАМІ УРАДЖАЮ

дзіяльнай індустрыялізацыі і калектывізацыі. Здрабнёўшая да апошніх межаў аднаасобная сельская гаспадарка ні ў частцы па- вышэння, ні ў частцы жыццёлага- доўжы не паспявала за быстрымі тэмпамі індустрыялізацыі краіны. Абавязаліся харчовыя закладніцы, якія ў наступны перыяд былі абвостраны злосным ілюзійствам і сабатажам капіталістычных эле- ментаў.

Пры дапамозе картачкі савецкай дзяржава забяспечвала снабжэнне ўдзельных участкаў сацыялістычна- га будаўніцтва — прамысловыя прэчкі і гарады. Уводзячы кар- тачку, партыя і ўрад указвалі, што гэта — часовае мера, якая будзе адменена, як толькі краіна перабудуе сваю сельскую гаспа- дарку на новай сацыялістычнай аснове, забяспечыць сябе хлебам і іншымі прадуктамі ў дастатковых размерах.

Цяпер мы дасягнулі гэтай ста- ры эканамічнага развіцця краіны. Калгасны лад перамог моцна і канчаткова. І на яго аснове мы дабіліся такіх поспехаў, аб якіх не было марыць ва ўмовах ад- насобнай гаспадаркі. Тэмпы раз- віцця сацыялістычнай сельскай гаспадаркі шчыльна набліжаюцца да тэмпаў прамысловасці.

Калі ў 1928 годзе калгасы і саўтасы далі дзяржаве толькі 14 проц. усяго запатрабаванага хлеба, то ўжо ў мінулым годзе яны далі дзяржаве звыш 92 проц. усіх зер- напаставак, а ў гэтым годзе ўдзельная вага іх яшчэ больш па- вышэцца. Краіна цяпер харчуец- ца хлебам, які дае амаль цалкам сацыялістычнае землеўборства.

Збор хлеба ў краіне, перавыша- ючы рэкордныя ўраджай паўскай Расіі, дазволіў нам адмяніць кар- тачку на хлеб і хлебапрадукты з

такім чынам, фактычна атам роз- нічнага тавараабароту, уключаючы сюды і калгасы, у гэтым годзе ў 6 раз перавышае атам рознічнага гандлю 1928 года. Гэта супастаў- ленне паказвае, як далёка ўшла ў сваім эканамічным роце краіна.

Партыя, зацвярджаючы другі пя- цігадовы план, указвала, што яго выкананне прывядзе да нябачана- га росту матэрыяльнага і культур- нага добрабыту мас. Прайшла пер- шая палова пяцігоддзі. І ўжо ця- пер працоўныя масы краіны адчу- ваюць, як павысіўся іх добрабыт. Гэта відаць на быстра растуць бюджэтах савецкага рабочага, кал- гасніка і служачага. У гэтым годзе народны даход нашай краі- ны перавысіў у тры з лішнім разы нацыянальны даход Расіі 1913 года. Ужо зараз працоўныя СССР атрымліваюць у тры разы больш ма- тэрыяльных і культурных благ, чым яны атрымлівалі да рэвалюцыі. Але партыя следуе мудрай парты- свайго правадчыра таварыша Ста- ліна, які вучыць нас: «Трэба вы- ходзіць не з мінулага, а з узрас- таючых патрэбнасцей рабочых у сучасным».

Пастанова аб адмене картачнай сістэмы на ўсе прадукты харча- вання прадрыктавана клопатамі аб палейшым уздыме добрабыту на- родных мас, аб поўным задаваль- ненні іх узрастаючых патрэбнас- цей. На ўсе ўказаныя ў пастано- ве прадукты ўстанаўляецца адзі- ная дзяржаўная цана. Яна знач- на ніжэй існуючай цяпер высокай камерцыйнай цаны, па якой пры- ходзілася набываць савецкаму сла- жыўцу значную частку прадуктаў. Такім чынам, новая дзяржаўная цана адпавядае інтарэсам пра- цюўных. Новаўвядзеныя цэны не- калькі вышэй занадта нізкіх нар- маваных цэн, якія не знаходзілі- ся ні ў якой адпаведнасці з сабе-

спраўдна аснова для шырокага спа- борніцтва розных гандлёвых сіст- ем, саборніцтва на лепшае абслу- гоўванне савецкага спажыўца. Іменна цяпер кантралюемыя руб- лём пакупнікі гандлёвыя аргані- зацыі па сапраўднаму павінны бу- дуць навучыцца павяжаць спа- жыўца.

Ліквідацыя картачкі ў корані падкае спекуляцыю. Пакуль і- снуюць дзве цаны — нармаваная і базарная — на адзін і той-жа та- вар, заўсёды астаецца магчымасць для спекулянтаў і жулікаў ска- рыстаць гэту розніцу ў мэтах спе- куляцый.

Ліквідацыя карткі цягне за сабой павышэнне рэальнай за- работнай платы. Кожнаму савецка- му рублю, які знаходзіцца ў аб- роце, процістаяць значная ўзрос- шая маса тавараў, прадаваемых па цвёрдай дзяржаўнай цане. Зна- чыць, купіць можна больш, а про- шай на гэта трэба будзе траціць менш.

Адначасова гэта стварае новыя стымулы да далейшага росту пра- дукцыйнасці працы. З гэтага часу кожны работнік зможа набываць прадукты без абмежавання. Яго добрабыт будзе залежаць толькі ад таго, колькі ён заробіць, з якой прадукцыйнасцю ён будзе прапа- ваць на прадпрыемстве.

Прынятае партыяй і ўрадам ра- шэнне аб адмене картачнай сістэ- мы на прадукты харчавання — паказальнік буйнейшых поспехаў сацыялізма ў нашай краіне. Гэта мера, несумненна, выклікае новую хвалю ініцыятывы і творчасці мас. Яна развяжа новыя стымулы рос- ту прадукцыйнасці працы і тым самым паскорыць пабудову сацыя- лістычнага грамадства ў нашай краіне.

Перадавы артыкул «Правды».

залежных рабочых фабрыкі «Сідзі індустрыялізацыі» — знайшлі сваё найбольш выражэнне тым на- стомным клопатам, якія наш вялікі родны Сталін праяўляе да жыцця чалавека, як будаўніка сацыялізма. У адказ на гэтыя клопаты мы, пя- цітысячны калектыву рабочых швей нага гіганта, дзятэрмінова выканаем

Лепшы доказ клопатаў аб працоўных

БАРЫСАЎ. На агульнафабрыч- ным мітынгу запалкавай фабрыкі імя Кірава рабочыя аднагалосна адобрылі пастанову Соўнаркома СССР і ЦК ВКП(б) аб зніжэнні цен на хлеб і адмене картачнай сістэ- мы на іншыя прадукты. Гэта па- станова — лепшы доказ клопатаў, якія праяўляе партыя **Леніна-Ста- ліна**, наш савецкі ўрад для паляп- шэння добрабыту працоўных. Вы- ступіўшая на сходзе работніца ўдар- ніца **Шецілка** заявіла: «Няма слоў для падзякі таварышу **Сталіну** і кіраўнікам урада за іх клопаты, праяўляемыя да нас, рабочых».

На шклозаводзе імя **Домбала** ра- бочыя ў прынятай рэзалюцыі за- паўняюць камуністычную партыю, савецкі ўрад і дарагога любімага правадчыра таварыша **Сталіна**, што яшчэ лепш і энергічна будучы працаваць над выкананнем пром- фінплана.

КАТКЕВІЧ.

Дзятэрмінова выканаем гадавы апромітан

Учора на ўсіх прадпрыемствах **ГОМЕЛЯ** ў часе перапынку адбы- ліся мітынгі, прысвечаныя абгаво- рэнню пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб зніжэнні цен на хлеб і адмене картачнай сістэмы на ін- шыя прадукты.

Усюды рабочыя сустрэлі паве- дамленне аб пастанове з радасцю і вялікім задавальненнем. Рабочы **ХА- ВІН** (фабрыка «Везувій»), выка- зэўшы думку ўсіх рабочых, на

ЗН ЖЭННЕ ЦЭН ПАЛЯПШАЕ ДОБРАБЫТ КАЛГАСНІКАУ

З вялікім задавальненнем суст- рэў гістарычнае рашэнне СНК СССР і ЦК ВКП(б) «Аб зніжэнні цен на хлеб і адмене картачнай сістэмы на мяса, цукар, рыбю, тлушчы і бульбу» актыў ў ударні- каў калгаса «**Першая конная**», **Менскага раёна**.

У прынятай рэзалюцыі калгас- нікі гавораць: «Мы добра разуме- ем, што толькі ў **Савецкім Саюзе** дзе ўлада знаходзіцца ў руках ра- бочых і сялян, дзе краінай кіруе наш мудры таварыш **Сталін**, зні- жэнне цен на прадукты паліпшае добрабыт рабочых і калгаснікаў. Мы ведаем, што ў капіталістыч- ных краінах кожнае зніжэнне цен разарае сялянства і з'яўляецца вынікам нізкай пакупной здоль- насці асаўвай масы працоўных, якія лаведзены капіталістычнай сістэмай гаспадарання та беспра- цюў, голаду і галечы».

Новая хваля вытворчага знтэзізму

МАГІЛЕЎ, 26 верасня. Па ўсіх прадпрыемствах горада ў часе абед- нага перапынку адбыліся лятучыя мітынгі, прысвечаныя пастано- ве Соўнаркома Саюза і ЦК ВКП(б) аб зніжэнні цен на хлеб і адмене картачнай сістэмы на харчовыя прадукты. З небывальм энтузіяз- мам сустрэлі рабочыя гэта гіста- рычнае рашэнне партыі і ўрада.

Рабочыя шаўковай фабрыкі ў сваім рашэнні заяўляюць:

«Рашэнне ЦК і СНК забяспечвае быстрае і вельмі значнае павышэн- не добрабыту працоўных. Гэта ме- рапрыемства партыі і ўрада, вялі- кага **Сталіна** абавязвае нас яшчэ больш узняць нашу творчую іні- цыятыву, каб узняць прадукцый- насць працы, знізіць сабекошт, па- лепшыць якасць прадукцыі».

«ТОЛЬКІ НАША КОМУНІСТЫЧНАЯ ПАРТЫЯ І НАШ РОДНЫ СТАЛІН МОГУЦЬ ПРАЯВЛЯЦЬ ТАКІЯ ЧУЛЫЯ КЛОПАТЫ ДА ПРАЦЮЎНЫХ»

Рабо- чыя фабрыкі «**Везувій**» абавязалі- ся да 5 снежня выканаць гада- вую праграму. Рабочыя дрэвакам- біната імя **Гікало** абавязаліся да гадавы **Окцябра** выпусціць звыш плана прадукцыі на 500 тыс. руб. і дабіцца высокай рэнтабель- насці камбіната.

На воліце нашага калгаса мы ўнзўніліся, што зніжэнне цен і адмена картачнай сістэмы паліпшае добрабыт калгаснікаў.

Гаво- рыць калгаснік **Гарэйчык**. Каш- тоўнасць нашага працяжна павя- лічваецца з кожным годам.

Актыў калгаснікаў, прапрапа- ваўшы рашэнне СНК СССР і ЦК ВКП(б), абавязаліся адказаць на гэта мерапрыемства партыі і ўра- да яшчэ больш адданай работай па ажыццяўленню лозунга тав. **Сталіна** «Зрабіць усе калгасы боль- шэвіцкімі і ўсіх калгаснікаў замож- нымі».

Прынятая рэзалюцыя заканч- ваецца словамі:

— Няхай жыве і мацнее са- цыялістычная сувязь рабочага класа і калгаснага сялянства!

Няхай жыве наш любімы, му- ды правадчы таварыш **СТАЛІН!**

Авалаючым голасам т. Сахара- ва ўсклікае: «Дзякуй таварышу **Сталіну** за наша шчаслівае жыц- цё!» Буры алладжыментаў і кры- кі «Ура» пакрываюць словы ста- рой работніцы.

АБ НЕДАСТАТКОВАМ БАРАЦЬБЕ СА СТРАТАМІ УРАДЖАЮ У БЯРЭЗІНСКІМ І УЗДЗЕНСКІМ РАЁНАХ ПАСТАНОВА БЮРО ЦК КП(б)Б

Праверкай **Менскай міжрэённай камісіі** па ўраджайнасці ўстаноўле- на, што ў калгасах «**Інтэрнацыя- нал**» і «**Комунар**», **Бярэзінскага раёна**, і калгасах «**Большэвік**» і імя **Будзёнага**, **Уздзенскага раёна**, з-за нядобраякаснай маладзбы і дрэннага догляду ў саломе і мякіне выяўляецца значнае асяданне зяр- на. Так, у калгасах «**Комунар**» і «**Інтэрнацыянал**» у жмені нявыт- расенай аўсянай саломы пасля аб- малоту астаецца да 270 зёран ці да 2 цэнтнераў зярна з гектара, у калгасе «**Большэвік**» — да 3 цэнт- нераў, а ў калгасе імя **Будзёнага** ў ячменнай саломе астаецца да 180 зёран ячменю ці да паўтара цэнтнера з гектара».

Ва ўсіх чатырох узгаданых кал- гасах тэрыторыя ў 40—50 метраў працягненнем між токам і гумном, дзе скіртуецца салома, не ачы- шчана ад травы і пры перакід- цы саломы ў траву насыпалася зярна і мякіны пластом да 8—10 сантыметраў, якое запатваецца ў зямлю, гніе і прастае. Ніхто з гэтай ганебнай з'явы не вы- дзе ніякай барацьбы, не гледзя- чы на тое, што гэтыя калгасы, за- выключэннем калгаса «**Інтэрна- цыянал**», абслугоўваюцца **МТС**, у гэтых калгасах сядзяць прадстаў- нікі раёнаў і ёсць партыйныя і комсамольскія арганізацыі ці адзі- ноцкі камуністы.

ЦК лічыць, што такое стано- вішча з абмалотам у гэтых раёнах магло атрымацца ў выніку таго, што ў РК партыі і **РВК** **Бярэзін- скага і Уздзенскага раёнаў** больш займаюцца балбатнёй аб барацьбе са стратамі ўраджая, чым сапраў- ды, па-большэвіцку арганізуюць і канкрэтна кіруюць гэтай справай.

Партыйна-савецкія арганізацыі і шырокія слаі калгаснікаў не ма- білізаваны на тое, каб біцца за захаванне кожнага зярна ўраджая, а кіраўнікі сельсаветаў, старшыні калгасаў, брыгадзіры, машыністы малатаран не адчуваюць ні маей- шай адказнасці за страту зярна і ў выніку злачынна гніе частка ўраджая. ЦК лічыць неадарымымі такія адносіны партыйных і савец- кіх арганізацый да справы заха- вання ўраджая і абавязвае **Бярэ- зінскі і Уздзенскі РК КП(б)Б** і рай- выканкомы ў бліжэйшы-ж тэрмін выправіць узгаданы памылкі і пас- таўдзіць справу маладзбы, хавання

зярна, насення ва ўмовы, выклю- чаючыя якіх-б там ні было страты. ЦК указвае дырэктару **Бярэзін- скай МТС** т. **Адамовічу** і **Уздзен- скай МТС** т. **Балжанаву** на іх дрэн- ную работу і няўвагу да справы барацьбы са стратамі. Тт. **Адамо- віч** і **Балжанаў** павінны зрабіць для сябе адпаведныя вывады і ў далей- шым перайсці ад кіраўніцтва нао- гуд да канкрэтнай, аператыўнай работы на кожным участку, як гэта патрабуецца ад сапраўднага кі- раўніка дзяржаўнага прадпрыемст- ва.

ЦК адзначае зусім недастатко- вую работу і ролю у барацьбе за ўраджай заг. райза **Уздзенскага і Бярэзінскага раёнаў** тт. **Тарасеві- ча** і **Сорвіра** і абавязвае іх рашуча ўзмацніць увагу ўсяго апарата райза пастаноўцы абмалоту ў раёне і скіртування, хавання хле- ба і насення.

ЦК зварацае ўвагу старшыні кал- гаса «**Інтэрнацыянал**» т. **Жданові- ча**, калгаса «**Комунар**» т. **Шкляра**, калгаса «**Большэвік**» т. **Палойка** і калгаса імя **Будзёнага** т. **Пара- мона** на тое, што ў выніку іх раз- гільдзійства ў справе падрыхтоўкі такоў і самой маладзбы, іх калга- сы панеслі ўжо значныя страты ўраджая і папярэджвае, што ў да- лейшым яны павінны так праца- ваць, каб забяспечыць барацьбу кожнага брыгадзіра і калгасніка за захаванасць цалкам і поўнасцю атрыманага ўраджая, цяпер-жа дакладна правярнушы яшчэ раз, ці не асталося ў саломе або ў мякіне зярна, у якім становішчы знахо- дзіцца зернаасховішчы, ці няма ў хлебе кляшча, як ахоўваюцца кал- гасныя свірны і т. д.

ЦК лічыць, што на прыкладзе старшыні калгасаў тт. **Ждановіча**, **Шкляра**, **Палойка** і **Парамона** стар- шыні астатніх калгасаў, як **Бярэ- зінскага і Уздзенскага**, так і ва ўсіх астатніх раёнах **БССР** зробіць для сябе вывады, як не трэба пра- цаваць, і справу захавання ўра- джая ад ісавання і страт перат- вораць у далейшым у большэвіц- кую барацьбу за захаванне кожна- га зярна ўраджая.

ЦК абавязвае аддзел друку **ЦК КП(б)Б** правесці работу раённых газет у **Бярэзіно і Уздзе**, не прая- віўшых дагэтуль ніякай увагі спра- ве барацьбы за захаванне ўра- джая.

НОВЫЯ АНТЫСАВЕЦКІЯ ВЫМЫСЛЫ У ЯПОНІ Паведамленне ТАСС

ТАСС уваўнаважан заявіць, што паведамленне японскага афі- цыяльнага агенцтва «**Сімбун рэн- го**» ад 24 верасня аб маючым быць агалашэнні савецкай рэспублі- кі ў кітайскай правінцы **Сінцзян** і аб уключэнні гэтай рэспублікі ў склад **Савецкага Саюза** кваліфікуецца ў інфарма- цыяна-маскоўскіх колах як бесса- ромная і правакацыйная хлусня. пазбаўленая якіх-бы там ні было падстаў.

На думку гэтых колаў, паведа- мленне аб аддзяленні **Сінцзяна** ад **Кітая** і далучэнні яго да **СССР**, несумненна, сфабрыкавана тымі

самымі японскімі ваеннымі кола- мі, якія спецыялізаваліся на ства- рэнні так званых «незалежных» дзяржаў з кітайскіх правінцый і якія гэтым новым вымыслам мабыць, падрыхтоўваюць якую- небудзь новую акцыю супроць **Кітая**.

Той факт, што гэтыя вымыслы распаўсюджваюцца афіцыйным агенцтвам «**Сімбун рэнто**», разглядаецца ў кампетэнтных колах, як паказчык узмацнення, у сувязі з нядаўнімі падзеямі ў японскай арміі, яе найбольш экстрэмніцкіх і авантурыцкіх элементаў.

Італія адклікае сваё пасольства з Абісініі

БЕРЛІН, 2 верасня. (БЕЛТА). Згодна паведамлення карэспандэн- та германскага інфармацыйнага бюро з **Адэс-Абебы**, у гутарцы з ім сакратар італьянскага пасоль- ства заявіў, што на-днях **Абісінію** пакіне ўвесь склад італ- ьянскага пасольства, а таксама апошнія з пражываючых у **Абісі- ніі** італьянскіх падданых.

РЫМ, 25 верасня. (БЕЛТА). Апублікаваў дэкрэт, згодна якога ваеннаму і іншым міністэрствам адпускаецца 2,5 млрд. лір на «надзвычайныя патрэбы калоній».

Адкрыўся VI сусветны кангрэс Комуністычнага Інтэрнацыянала моладзі

25 верасня ў Маскве, у Калонійным зале Дома саюзаў, адкрыўся VI сусветны кангрэс Комуністычнага Інтэрнацыянала моладзі. Бурнай доўга незмаўкаючай асацыяцыя сусветнага кангрэса пачаўся перад тым Дзімітрава, Піка, Куусінена і рэду ішніх членаў Выканкома Комуінтэрна.

За сталом прэзідыума пачаўся прадстаўнік комсамола Францыі тав. Гюйо Раймон.

Тав. Гюйо Раймон гаворыць аб фашысцкай дыктатуры, аб ліквідацыі падрыхтоўкі новай крывавай імперыялістычнай бойні, у якую хоча ўвергнуць шырокія народныя масы і, у першую чаргу, масы моладзі, італьянскі і германскі фашызм.

Увесь зал устае і доўга не змаўкае бурнай, поўнай захаплення асацыя, калі тав. Гюйо Раймон вітае мільённыя масы будаўнікоў сацыялізма Савецкай краіны, краіны, якая ўзначальвае барацьбу за мір, калі тав. Гюйо Раймон вітае вялікага правадзца гэтай краіны, вялікага прэзідэнта Леніна — таварыша Сталіна. Вялікае імя пачытае зал.

Новай, доўга незмаўкаючай асацыяцыя выбухае кангрэс калі тав. Гюйо Раймон гаворыць аб росце антыфашысцкага фронту на ўсім свеце, гаворыць аб тым, з іменем якога перазрыўна звязана гэта ўздымаючая хваля барацьбы супраць фашызма, супраць падрыхтоўкі новай крывавай вайны, супраць настання капітала, калі ён гаворыць аб героі лейпцыскага працэсу, аб найкім антыфашысцкім трыбунале, аб любімым малодзям ўсёму свету генеральным сакратары Выканкома Комуінтэрна таварышу Дзімітраве.

Пасля таго, як тав. Раймон Гюйо аб'явіў VI сусветны кангрэс Комуністычнага Інтэрнацыянала моладзі адкрытым, ён прапануе выбраць ганаровы прэзідыум. Калі ён кажае імя вялікага правадзца пролетарыята і працоўных мас, арганізатара і кіраўніка найвялікшых перамог сацыялізма, імя таварыша Сталіна. — увесь кангрэс устае, і бурная доўга незмаўкаючая асацыя па-трасае сваю Калонійную залу.

— «Віт Сталін». «Віт Сталін», «Во лобе Сталін» — пасудда з усіх канцоў зала гарачыя

прывітанні на ўсіх мовах. Новая дэлегатыя асацыя, перарываемая прывітальнымі воклічамі, сустракае імя слаўнага рулявога Комуінтэрна — тав. Дзімітрав. І калі тав. Гюйо Раймон называе трэцяга члена ганаровага прэзідыума — тав. Тэльмана кангрэс доўга незмаўкаючымі апладысмантамі вітае правадзца германскага пролетарыята, які пакутуе ў басенках фашызма.

Пад апладысменты дэлегатаў кангрэс выбірае прэзідыум з 33 чалавек, у тым ліку тт. Куусінена (ФІКІ), Андрэя (ВКЕІМ), Вальтэра (КСМ Германіі), Вернера (КСМ Аўстрыі), Ван Міча (КСМ Кітая), Вольф-Міхалі (ВКЕІМ), Віктаровіча (КСМ Польшчы), Гюйо Раймона (КСМ Францыі), Косарэва (ВЛКСМ) і інш.

Затым кангрэс пасылае прывітанне таварышу Сталіну.

«Наша пакаленне на ўсім свеце, — гаворыцца ў прывітанні, — зайздросціць моладзі Савецкага Саюза. І гэта таму, што палітыка вялікай партыі Леніна—Сталіна стварыла для нас раласнае, шчаслівае жыццё, забяспечыла ёй светлае і многаабяцаючае будучае. Мы таксама хочам раласці і шчасця, упэўненасці ў заўтрашнім дні і свабоды. Хай лютуюць нашы ворагі — мы верым у свае сілы».

Пад бурным апладысмантамі і прывітальнымі воклічамі на трыбуна ўзыходзіць тав. Дзімітраў, які вітае кангрэс ад Выканкома Комуінтэрна.

Кангрэс прымае прывітанне тав. Дзімітраву, у якім гаворыцца:

«Мы вітаем цябе, як загартаванага, выношанага баіца народнай барацьбы супраць фашызма, і жадаем табе моцнага здароўя і доўгіх гадоў творчай работы. Няхай жыць тав. Дзімітраў — рулявы магутнага Комуністычнага Інтэрнацыянала!».

У зал уваходзіць са спіткамі дэлегатыя малодзых рабочых і работніц Масквы. З трыбуны кангрэса яна перадае прывітанне гораўным барацьбітам супраць фашызма. Яе змяняе дэлегатыя шпэраў у чырвоных майках з кветкамі. Затым на трыбуна выходзіць прадстаўнікі новай савецкай інтэлігенцыі — малодзых навукоўцаў, работнікі і інжынеры. (БЕ-ТА).

Граматына выкладаць мову

Родная мова з'яўляецца адным з асноўных прадметаў у сярэдняй школе, пачынаючы з першага года навучання.

Навучыць дзяцей грамаце — гэта не толькі навучыць добра чытаць і пісаць, гэта, безумоўна, першая і неабходная ўмова, якая стварае базу для далейшага развіцця вучня. Навучыць грамаце вучня азначае ў такой жа меры прышчапіць вучню з першага класа культуру мовы: прыгожа і чыста пісаць, выразна чытаць, правільна і граматына перадаваць свае думкі.

Мы зацікавіліся выкладаннем беларускай мовы ў 22-й менскай школе.

Беларускую літаратуру і мову тут вядзе настаўніца Егаровіч.

Першыя ўрокі з пачатку навучальнага года па праграме адведзены для паўтарэння пройдзенага курса. Таму 16 верасня т. Егаровіч па плану ў 6 класе «б» правяла паўтарэнне лічэбнікаў і займеннікаў.

Паўтарэнне пройдзенага паказала, што вучні шостага класа не ведаюць шэрада граматычных правіл, блытаюць канчаткі прыметнікаў, слаба арыентаюцца ў разборы сказаў па часцінах мовы і часцінах сказаў. І асабліва слабым месцам на ўвазенні пройдзенай праграмы з'яўляюцца склонавыя канчаткі. Так, на дошцы пішацца сказ: «Працоўныя змогуць пастаяць за сябе». Слова «працоўныя» пішацца вучнем з канчаткам «е». Граматычная памылка, бо ў беларускай мове прыметнікі множнага ліку маюць выключна канчаток «Я». Гэта правіла абавязаны ведаць вучні ўжо з першых класаў сярэдняй школы.

У слове — «Ніхто і нішто не спыніць нашага сацыялістычнага будаўніцтва» — словы «не спыніць», вучні пішуць разам — «неспыніць». У сказе «Гэты спытак — твой» вучань прапусціў працяжнік.

У слове «дзіцінліваваны» вучань на дошцы робіць дзве памылкі (піша — «дзіцінліваваны»).

Божны сказ, напісаны на дошцы, разбіраўся па часцінах мовы і сказу. Гэта, безумоўна, правільна. Але дрэнна тое, што т. Егаровіч зусім слаба прыслухавалася да адказаў вучняў, амаль зусім не звяртае ўвагі на правільнасць напісанага на дошцы. Так, вучань замест слова «профінплан» напісаў «профінплан» і гэта так асталася незаўважаным. Слова «песля» пішацца «песьля» і зноў астаецца незаўважаным. Больш таго, асталася незаўважанымі настаўніцай няправільныя адказы вучняў.

Разбіраюцца сказ: «Ніхто і нішто не спыніць нашага сацыялістычнага будаўніцтва». Вучань адказвае, што словы «сацыялістычнае будаўніцтва» будуць дзейнічаць. У той час, калі дзейнік тут «ніхто» і «нішто». Настаўніца згальмаецца з адказам вучня і пераходзіць далей.

У шостым класе «а» таксама паўтаралі пройдзены курс. Разбіралі дзейсловы.

Вучань спрагаў: «Я залівава, ты заліваў, ён заліваў». Без заўвагі астаецца гэта няправільнае спражэнне. Або вось прыклад лаганічнасці адказаў.

— Больш лікаў мае дваслоў?

— пытае настаўніца.

— Два, — адказвае вучань.

— Колькі часоў?

— Тры.

— Колькі спражэнняў?

— Два.

Прыглым на дапамогу адказваючаму каля дошкі вучню прыходзіць амаль увесь клас. Асабліва «старанна» влілі слабе вучні першых партаў. У хон пускалася «нямая азбука» — паказам на пальцах, губамі і мімікай. Нізкал дыцыпліна на ўроках перашкаджала выяўленню сапраўдных ведаў кожнага вучня ў паасобку.

На ўроку беларускай літаратуры ў пятым класе «б» мы яшчэ больш упэўніліся ў зусім нізкай культуры беларускай мовы ў дзяцей. Разбіралі твор Лынькова «Андрэй Лятун». Першую частку гэта вучні пераказвалі вусна. Але цяжка было ўявіць сабе, на якой мове вядзецца ўрок: на рускай, на беларускай, ці на якой іншай. А настаўніца была задаволеная такімі адказамі.

Другую палову твора чыталі ўголос. Але чыталі так, што пры ўсім жаданні ўлавіць краем вуха сэнс прачытанага нам не ўдавалася.

— Што мы прачыталі? — пытае т. Егаровіч.

— Як Андрэй Лятун лавіў баклытаў, — адказвае вучань.

— А што далей? Вучань зноў адказвае двума словамі.

На працытаным ўрывак склалі план. Зноў т. Егаровіч звяртаецца да вучняў аб тым, як сфармуляваць галоўную думку. Рэспонды былі адказы вучняў. Нарэшце, настаўніца выклікае да дошкі вучня і просіць запісаць план «выясненне пасажырскага цягніка». І прадыктаваны настаўніцай няўдалы сказ запісваецца на дошцы і ва ўсіх спытках вучняў.

Калі справа дайшла да пераказу прачытанага па плану, вучні не ведалі, з чаго пачынаць.

— Не памятаю, не ведаю, — адказваюць вучні.

Папрабаваў зрабіць пераказ па плану вучань Шастакоўскі: «Міхась на эцім кур'ёрскім поездзе служыў... У яго было плахое вярненне і слух. Многа ты, Андрэй, парэзаў людзей? — спрашываюць Андрэй...»


Аналіз урокаў т. Егаровіч паказвае зусім нізкую граматычнасць вучняў, няўменне правільна выражаць свае думкі. Мы гэта адносім выключна за лік няўмення правільна паднесці праграмны матэрыял дзецям. Настаўнік не звяртае ўвагі і не выпраўляе памылак вучняў, не вучыць іх літаратурна правільна чытаць, пакультурнаму адносіцца да мовы.

На развіццё вуснай мовы праграмай адволіцацца спецыяльнымі гадзінамі. Гэта добра. Але ці змяняць гэта, што справа такой вялікай важнасці, якую з'яўляецца граматыка вучняў, павінна абмяжоўвацца рамкамі толькі спецыяльных урокаў?

Задача заключаецца ў тым, каб зрабіць усе ўрокі мовы і літаратуры з першага да апошняга класа ўрокамі выхавання дзяцей, урокамі высокай культуры. І не толькі ўрокі мовы і літаратуры. Абавязак кожнага педагога — няхай гэта матэматык, гісторык, географ — на сваіх уроках сачыць за культурнасцю мовы вучняў, сачыць за правільным выкладаннем сваіх уласных думак.

Наша школа мацнее з кожным годам. Расце сацыялістычная культура гарадоў і вяскаў вёскі. Пражату нашых дзяцей треба пачынаць да ўзроўню гіганцкіх поспехаў культурнага будаўніцтва нашай краіны

А. ЛУШЫЦ



Байцы і камандзіры робяць зваля дарогі. НА ЗДЫМКУ: байцы і камандзіры робяць зваля дарогі. Фото Г. М. ВАШИНСКОГО.

НАЧСКЛАД САМАРСКАЙ ДЫВІЗІІ ВІТАЕ ПАСТАНОВУ УРАДА

24 верасня адбыўся сход камандна-палітычнага складу Самарскай кавалерыйскай дывізіі.

З дакладам пра пастанову Урада «Аб увадзенні персаналяльных ваенных званняў начальніцкага складу РСЧА» выступіў т. ЮНГ.

У выступленнях на дакладу камандзіры і палітработнікі гарача віталі, аднадушна адабралі пастанову Урада.

На трыбунае ордэнаносцаў — вета-ран грамадзянскай вайны тав. Плевако.

— Пастанова Урада, — гаворыць т. Плевако, — патрабуе ад усяго начсклада яшчэ большай ваеннай і палітычнай вывучкі, яшчэ большай адказнасці за даручаную справу. Нашы чырвоныя лейтэнанты, капітаны, маёры і палкоўнікі ёсць яшчэ ад плоці, кроў ад крыві сімвоў вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі, і яны будуць дастойна насіць гэту гонарсць.

вае нас узніць лічы нашым узровень сваёй баёвой і палітычнай граматычнасці, лічы нашым падыйсці да справы выхавання нашых падначаленых, падмаючы на больш высокі ўзровень гонар войнаў рабоча-сялянскай Чырвонай арміі. У прывітанні т. Варашылава начсклад піша:

«Разумеючы гэта гонарнае званне, імя нашага народа мы даем абяцанне незадаволенынасці яго, палітыцы на пераможную вышчыню гонар рабоча-сялянскай Чырвонай арміі, істотна абалодваць наступнае складанай тэнікай.

Няхай ведаюць воякі, што кадры начсклада Чырвонай арміі ёсць каналіты тэнікай вялікага народу сацыялістычнай рэвалюцыі. Адацця да вышчы сваёй комуністычнай прынцыпаў вялікаму правадзцу народнай

доўга некаўкаюць авадцы па-
трасае своек Калоннага зала.

— «Він Сталін», «Эвіва Ста-
лін», «Эс лобэ Сталін» — пасуд-
ка з усіх канцоў зала гарачыя

у чырвоных майках з кветкамі.
Затым на трыбуну выходзяць
прадстаўнікі новай савецкай інтэ-
лігенцыі — маладыя навуковыя
работнікі і інжынеры. (БЕЛТА).

Партыйнае будаўніцтва

ПАД ЗАСЛОНАЙ ЗАНЯТАСЦІ

Гутарка адбылася ў кабінете
культуры Бабруйскага райкома
КП(б)Б. Тут сядзіць група раён-
нага партыйнага актыва, загагчы-
кі аддзелаў райвыканкома, парт-
ыйныя і профсаюныя работнікі.
Гутарка закранае сьмяе балочае
месца — жыццё і быт актыва,
павышэнне яго тэарэтычнага і
культурнага ўзроўню. Амаль ўсе
ў адзін голас сцвярджалі: яма
калі чытаць вучыцца. Многія акт-
ывісты жывуць сёнешнім днём,
не заглядаюць уперад, не прыкмет-
на адстаюць ад тэмаў жыцця і
становаўна простых дзялятакі.

свердлоўскі ўніверсітэт. Але за 6
год пасля вучобы не прачытаў ні
адной кнігі з мастацкай літарату-
ры. Сіманоўскі сам адчувае,
што ён з кожным днём усё больш
адстае ад жыцця.

Тав. Букацін — член партыі з
1919 года, старшыня бабруйскага
ЦРК. Будучы слухачом каапера-
тыўнай акадэміі, ён сур'ёзна вы-
вучаў англійскую мову, нядрэнна
паспяваў. Але вось ужо 3 гады,
як Букацін закінуў падручнікі, ні-
дэ не вучыцца. Наогул ён лічыць,
што яму не трэба павышаць свой
тэарэтычны ўзровень.

Тав. Хесін, быўшы парторган на
лесакамбінаце, сістэматычна вучы-
ўся. Але вось яго высунулі ў
райком КП(б)Б на адназначную рабо-
ту. Вучоба, кнігі, газеты адшлілі
па задні план. Тры месяцы Хесін
не дачытаў да цэнтральных
газет, і няма нічога даўвага, што
ён не ведае нічога аб рашэннях
якія прыняты VII кангрэсам Ко-
муністычнага Інтэрнацыянала.

Інструктар райкома тав. Кац-
нельсон гаворыць, што калі
ён прыходзіць на прадыр-
мства і гутарыць з радавымі
комуністам, то адчувае, што ён
ведае менш за яго. «Радавы кому-
ніст раскавае, што ён прачытаў
«Мать» Горкага і другія кніжкі, а
я стараюся абыйсці гэту тэму,
бо я сам не чытаў гэтай кніжкі».
Многія радавыя комуністы пера-
растаюць інструктароў райкомаў.

Партыйная арганізацыя Бабруй-
ска сур'ёзна ўзялася за вучобу.
Непараўнальна вырас ідэя і па-
літычна партыйны актыву. Але
асобныя раённыя актывісты пад
прыкрыццём «занятасці» і «пера-
гружанасці» не працуюць над па-
вышэннем свайго тэарэтычнага і
культурнага ўзроўню і гэтым са-
мым прыносяць вялікую шкоду
справе.

С. РУБЕЖЫН.

ны, разбіраўся на часцінах новы
і сказаў. Гэта, безумоўна, правіль-
на. Але дрэнна тое, што г. Ега-
ровіч зусім слаба прыслухоўваец-
ца да адказаў вучняў, амаль зу-

— Што мы прачыталі? — ка-
тае т. Егаровіч.
— Як Андрэй Лягуў моціў ба-
дытаў, — адказавае вучань.

ПРАГУЛЫ І СПАЗНЕННІ

ДЗЯРЖЫНОК. (Спец. кар.
«Звязды»).

Вось ужо блізка месяц, як пра-
ходзяць зайзкі ў Азёрскай няпоў-
най сярэдняй школе. Школа сьве-
часова пачала навучальны год.
Вучні сьвяззць за новымі партамі.
Памяшканне школы адрамантава-
на. На першы погляд нібы ўсё
добра.

Але варта бліжэй пазнаёміцца з
работай школы, як выяўляецца
рад істотных недахопаў першых
дзён вучобы. Узьць хоць-бы такія
пытанне, як навелванне лекцыяў.
Становішча зусім трэннае. Кожны
дзень дзесяткі вучняў адсут-
нічаюць. У шостым класе «А» с-
стэматычна на заняткі не з'яў-

ляецца 7—8 вучняў. Дзе яны і
што робяць? — школа не ведае. Ні
адзін настаўнік не схадыў да
бацькоў, каб пацікавіцца, чаму
дзецці не прыходзяць на заняткі.
Куды лягчэй ім паставіць «нб»
або «хворы». Гэтымі адзнакамі
запоўнены ўсе спіскі вучняў кожна-
нага класа.

Яшчэ больш недапушчальны
факт, калі двое дзяцей калгасні-
каў Сасіновіч і Навакоўскі да гэ-
тага часу не ахоплены школай. У
гэтым выпадку таксама ні школа,
ні сельсавет не прынялі ніякіх
мер.

Дзесяткі вучняў ходзяць у шко-
лу за 8—10 кілометраў. Але і тут
ніхто не пакапаціўся аб тым.

каб калгасы арганізавалі падвоз
дзяцей у школу. У выніку — мно-
га спазненняў на лекцыі.

Ёсць рад недахопаў і ў аргані-
зацыі вучобы. Заходзім у першы
клас. Некаторыя дзеці сьдззць не-
расправушыся. У класе многа
сменца. Дзяцей не вучаць чыстаце
і гігіене. Яны сьвяззць за партамі
і кідаюць агрызкі і паперу про-
ста пад ногі. Наогул у школе няма
санітарыі. Вешалкі ў карыдо-
рах не зроблены. Дзеці вешаюць
вопратку ў класах.

У школе таксама не арганіза-
ваны гарачыя сьнеданні. Аб гэтым
ніхто абсалютна не клопаціцца.
А. ЛОСЬ.

шай адказнасці за даручаную спра-
ву. Нашы чырвоныя лейтэнанты,
капітаны, маоры і палкоўнікі
ёсць ямоць ад пласці, брэф ад пры-
бі сьмноў вялікай савецкай рэвалю-
цыі, і яны будуць дастойна
насіць гэту голтасць.

Пад геніяльным кіраўніцтвам
вялікага рулявога нашай краіны
таварыша Сталіна, пад кіраўніч-
твам лепшага вучня тав. Сталіна
— жалезнага наркома Кліма Вара-
шылава мы даб'ёмся яшчэ больш-
шых поспехаў у асабістым уда-
сканалэнні.

Пад бурнымі апладысменты сход
нацскладу прыняў рашэнне аб на-
сылцы прывітання тт. Сталіну і
Варашылаву.

«Прымаючы на сябе ганаро-
вае званне, — гаворыцца ў пры-
вітанні таварышу Сталіну, —
мы, нацсклад Самарскай кав-
дывізіі, добра разумеем, што
пастанова ЦВК і СНК БССР ад
22 верасня 1935 года абяз-з-

кадры пачэскаму Чырвонай ар-
міі ёсць капалітны грошкі ра-
лікага народу савецкай рэвалю-
цыі. Адданыя да канца
сваёй камуністычнай партыі,
вялікаму правадыру народаў
Савецкага Саюза т. Сталіну
усяго свету таварышу Сталіну,
пад ваным выпрабаваным кі-
раўніцтвам кадры нацскладу
РСЧА здолелі не толькі аб-
бідь ворага, але і злічыць.
За поўнае торжаства савец-
най пралетарскай рэвалюцыі.
Закрываючы сход, т. Зарын вы-
казаў поўную ўдзячнасць у-
тыж, што нацсклад дывізіі апра-
лае на справе высокай званні,
правазгласіў «ура» таварышам
Сталіну і Варашылаву.

Гучнае «ура» залюся з гукамі
Інтэрнацыянала. Уся зала, стоячы,
лоўга вітала пастанову ўрада, на-
вадыста савецкага пралетарскага
таварыша Сталіна і жалезнага
наркома Кліма Варашылава.
А. ШПІТАЛЬНЫ.

ПА ТОЙ БОК ГРАІЦЫ

(Па сьлупках польскіх газет)

«БЕСПРАЦОЎЕ ЗАБІВАЕ МОЛАДЗЬ».

Пад загалоўкам «Беспрацоўе
забівае моладзь» віленская газета
«Слово» змяшчае артыкул аб бес-
працоўі сярод моладзі.

«Да гэтага часу, — піша «Сло-
во», — друк чамусьці забываў аб
многогатысячнай арміі моладзі...
Штогод у Польшчы падростае ка-
ля поўмільёна малых людзей,
якія павінны клапаціцца аб са-
мастойным заробтку — аб ка-
валку хлеба.

Трагедыя нашага маладога па-
калення заключаецца ў тым, што
і дасягнушы гэтага ўзросту, яно
вымушана сьвяззць на шы ў сва-
іх бацькоў, бо нізе не можа
знайсці сабе работу. У нас мно-
га пісалі і крычалі аб тым, што
моладзь заналта старанна імкне-
ца паласці ў вышэйшыя наву-
чальныя ўстановы, што Польшча
першч ад перавытворчасці інтэ-
лігенцыі: пісалі таксама, што ў
нас заналта многа краўцоў, шаў-
цоў, кавалёў і інш., якія не мо-
гуць знайсці прымянення сваім
сілам; пісалі аб тым, што фаб-
рыкі не ў стане прадаставіць ра-
боту нават сваім кадравым рабо-
чым і што таму не можа быць і
гутаркі аб прыёме новых канты-
гентаў малых рабочых.

Сістэматычна ўмоўчалі пры гэ-
тым толькі аб тым, што на кожна-
нае кохь-бы слаба аплатаемае
месца прэтэндуюць сотні канды-
датаў. Але і такіх месцаў ужо няма.
Становішча з кожным годам
становіцца ўсё горшым і гор-
шым».

Сьпініўшыся на становішчы ў
польскай вёсцы. «Слово» заяў-
ляе: «Наш селянін, у асабліва-
ці на акраінах, дзе пануе малазям-
мелле, — жыве выключна буль-
бай, асвятляе сваю хату лучынай
і памірае ад голаду. Вёска проста-
на-проста залыхаецца ад перана-
саселенасці, бо ёй няма куды па-
слаць моладзь для заробтку. Усе
яны — і старыя і маладыя — жы-
вуць толькі надзеямі на нейкую
лепшую будучыню».

турмы перапоўнены беспра-
цоўнымі і малазямельнымі
сялянамі.

Варшаўская газета «Кур'ер по-
ранны» змяшчае артыкул аб тур-
мах у Польшчы. У Польшчы, —
гаворыць газета, — налічваецца
341 турма. З іх у апошнія гады
пабудавана 12 новых турмаў. Лік
зняволеных у польскіх турмах да-
сягае 56 тыс. чалавек, у той час,
як ўсе існуючыя ў Польшчы тур-
мы разлічаны на 39.457 месц.
Такім чынам, «перааселенасць»
польскіх турмаў вызначаецца ў

42 проц.

Асаблівую цікавасць у артыку-
ле «Кур'ер поранны» прадстаў-
ляе тая частка яе, у якой дзе-
ца характарыстыка «населеніт-
ва» польскіх турмаў. «Зараз, —
піша газета, — турмы ў Польш-
чы напоўнены беспрацоўнымі.
Беспрацоўныя павялічваюць ліч-
тых, якія ў той ці іншай форме
робяць замах на чужую ўла-
насць. Гэта — галадаючая, памі-
раючая ў літаральным сэнсе ад
голаду вёска. Гэта — сьвяне-
трапачыя ў турмы за прысва-
енне зярна на пасей, за сьвираліў-
ленне судовому вывазнаўцу, аблі-
раючаму ад іх апошняму карову за
палаткі. Гэта — беспрацоўныя
гарыжкі, якія вымушаны былі эла-
бываць для сябе буталь з закры-
тых шахт. Гэта яны дзесяткамі
і сотнямі асуджваюць сёння ў
польскіх турмах».

Што ляжыць у аснове гэтых
«злачынстваў» судовых прыватнай
уласнасці? Газета дае на гэта
вельмі яркі адказ. «Злачынствы
судовы прыватнай уласнасці, —
гаворыць яна, — прадкытаваны
ў пераважнай большасці вымал-
каў крайнім жабрацтвам, адсут-
насцю работы, неабходнасцю вы-
ратаваць сямя... Яшчэ раз ска-
жам — гэта крызіс, адсутнасць
работы, жабрацтва і голад».

Прыкладзем яшчэ адзін урывак
з гэтага-ж артыкула, маючычы
пых селяніна з вёскі ў турму.
«Не дапамаглі ні просьбы, ні
плач, ні працяцці, Карова, адзі-
на карміліца чатырох маленькіх

дзяцей, захвачана судовым выка-
наўцам і вывезена са двара. У
роспачы селянін ударыў судовата
выканаўцу. І вась адначасова з
каровай забралі і яе гаспадара.
Прыговор быў просты: «На год
турэмнага зняволення».

СТАНОВІШЧА СЕЛЬСКАГА СПА- ДАРЧЫХ РАБОЧЫХ У ПОЛЬСКОЙ ВЕРХНЯЙ СІЛЕЗІІ.

На тэрыторыі польскай часткі
Верхняй Сілезіі існуе некалькі
дзсяткаў буйнейшых землеўла-
данцаў. Іх уласнікі — гэта пера-
важна германскія буйныя паме-
шчыкі з Усходняй Прусіі. Апрача
вельмі рэдкіх лясных прастораў,
многіх шахт і металургічных
прадпрыемстваў ім у Верхняй
Сілезіі належыць таксама рад
маёнткаў. Буйнейшыя магнаты —
князь Пшыньскі, граф Доннерс-
марк, Гогенлоэ, Балестрам і інш.
Многія з іх утойваюць размеры
сваёй маёмасці пад шыльдай фім
пакшталь — «Годуля», «Гіша»,
Катовіцкае акцыянернае тавары-
ства і інш. Усе яны, як заяўляе
«Тыдзень работніка», карыстаю-
ца ўсямерным падтрыманнем кі-
руючых палітычных колаў Польш-
чы. Карыстаючыся гэтым, прус-
кія памешчыкі дэвалі сістэму эк-
сплаатацыі сельскагаспадарчых
рабочых у сваіх маёнтках да
апошняй мяжы. Даволі сказаць,
што ні адзін з маёнткаў не рас-
паціўся з рабочымі за палывыя
работы ў мінулым годзе.

Гэты грабёж рабочых — імя
«Тыдзень работніка» — адбівае-
ца пры прамым патуранні з боку
дзяржаўнага інспектара працы,
сістэматычна сабатуючага ўсе па-
трабаванні рабочых.

«НЯМА ГРОШАЙ — ВАЗЬМІЦЕ ДЗІЦЕ СА ШКОЛЫ».

У сувязі з наступленнем нова-
га навучальнага года ў Польшчы
ў польскім друку абмяркоўваецца
пытанне аб плаце за права на-
вучання ў сярэдняй навучальнай
установах. Сярод матэрыялаў у
гэтым пытанні асабліва ўваж-
на заслужыла зместчанае ў газеце
«Ілюстрованы кур'ер польскі»
пісьмо бацькоў, дзеці якіх вучы-
ца ў гімназіі ў Лежайску. Бацькі
скартыяцца, што вызначанага
ступення ад агульнаўстаноў-
най формы вопраткі даволі ім
таго, каб вучань быў выкінут са
школы. Поведам да выключэння і
гімназіі з'яўляецца таксама ад-
сутнасць рапца для кніг. Ускі-
просьбы перагледзець рашэнні
выключэнні вучняў з польскіх
вялікіх матэрыяльных затруш-
няў бацькоў сустракаюць з боку
дырэкцыі адказ: «У нас няма гро-
шай, — вазьміце свайго сына ў
гімназіі».

У пісьме ў рэдакцыю пачы-
бацькі пішуць: «Выратуйце ма-
улічыце 99 ішоў усіх бацькоў,
дзеці якіх вучацца ў гімназіі,
жывуць у галечы».

116 годка «Аб вольнаслужачым», усе адно чырвоармейцаў будзе басплатна.

116 годка «Аб вольнаслужачым», усе адно чырвоармейцаў будзе басплатна. АСТАНЬОВІЧ.

Аб асялах у вяселлі «Звязды» АБОРОНУ УРАЧА АМБРУМЯНЦА

24 жніўня быў змешчан А. Лішчы і Л. Розенблюм указвалася аб на- ступі фронт Амбурумянца медсанпрацы го- ладу вула чыгуны Вдавенкі. палітдзел 5 эк- адзінала аддзялення За- шчэны тав. Асіповіч паве- што артыкул «У абарону Амбурумянца» абаворваўся зваротным закрытым партый- ным медсанпрацы вула тав. Вдавенка за палі- тавіварунасць з работы зняты і яму абвешчана вымова.

дзелам чыгуны прынят на адраўленню работы ў дзе прадуе тав. Амбру-

ДИРЕКТАРСКІ ЗАГАД

РВК паведамляе, спецыялізаваным пад загаду- дырэктарскі загад была наана на срэдымуме РВК адміністрацыі пастанова схода калгаснікаў кал- Малагава аб выключэнні трактарыста Кастрыка аддаваў яго ў правах чле- РВК указаў дырэк- тораў МТС т. Афімаву абаворваўся ім статута аднапартыйнай арпелі.

— На маіх палосках вы пасві- де сваю омаціну, — гаворыў ба- рон,— ганіце штраф!



Дорага давалася сялянм ба- ронскае суседства. На межках часта былі бойкі. Глевіч Марка на мяжы разбіў кадом галаву свайму суседу Маў- чану, Вадзіма Павел таўчаюм на доўга палажыў у пасадзь свайго брата Івана.

Людзі не маглі падзяліць зямлі. А тут яшчэ барон насадаў на вёску. Ён штогод адбіраў ад ся- лян па 10—15 дзесяцін. А калі сяляне прарэчылі, — прыязджалі казакі і нагайкі супакойвалі іх. Бола вакол вёскі збужалася. Пе- рад рэвалюцыі на кожны сялян- скі двор (сюды ўваходзіла і зям- ля кулакоў) прыпадала пахаці і сенажаці па 3 гектары. Жыццё становілася немагчымым.

Расказвае Драгун Янаў, які амаль поўвека працаваў парабкам у барона Рудляна:

— Мне вось ужо 69 гадоў. Я так шкадую, што пражыў свае маладыя гады, працуючы ў кула- коў ды паноў. Многа яны высмак- талі з мяне здароўя. Мне не лі- чылі за чалавека. Панскія шу- няты жылі лепш за маіх дзяццёў.

Мад жонка працавала на сваёй дзесяціне. Яна баравалася сваю палоску, носячы на руках малое дзіця, а я вымушан быў праца- ваць у пана, каб зарабіць на ка- валак сухога хлеба.



З самай раніцы калгасная вуліца вёскі Слабада прыняла святоч- ны выгляд. Праз некалькі гадзін людское мора запоўніла яе радасным вяселлем. Фото КУРСЕВІЧА.

расткі—кулак Рушкесіч, Вадзіма і інш. Калгас рос і ўзмацняўся. Толькі карчма панская, што ста- іць у канцы вёскі, урочшая па- вольны ў зямлю, напамінае калгас- нікам аб ядзёках і жорсткай эк- сплаатацыі. Карчма завяршала эдзекі пана над сялянствам.

Няма староў з бруднай вуліцай. дамамі без падлог, вёскі. Ёсць калгас з чыстай вуліцай, брукава- най каменем, чыстымі і ўтульнымі дамамі.

У калгасе вялікая святая. Раз- даецца вясёлае песня. Бязмежна радуецца калгаснікі і іх гасці. Калгас атрымлівае сёння дзяр- жаўны акт на вечнае карыстанне зямлэй.

Групамі і па-аднаму калгаснікі і калгасніцы збіраліся да трыбу- ны.

Старшыня калгаса Васіль Ва- сільвіч Барзіка адрывае ўра- чысты сход. Аплатыментамі і воклічамі «ўра» сустракае сход прапанову калгасніка Гількевіча Віктара аб выбарах ганаровага прэзідыума ў складзе таварыша Сталіна, усіх членаў палітбюро ЦК ВКП(б) таварышоў Дзімітра- ва, Тэльмана, Леніна і кіраўні- коў ордэнаоновай БССР — сакра- тара ЦК ВКП(б) т. Гікало, стар- шыню СНК БССР т. Галадзея і старшыню ЦВК БССР т. Чарвяко- ва. Затым выбіраецца дзелавы прэзідыум. Сюды разам з членамі

тай жыве вялікі Сталін», «Няжы- жыве камуністычная партыя», сход прымае прапанову калгасні- ка-старыка Маслава Сымона вы- браць таварыша Сталіна ганаро- вым старшынёй урачыстага схода.

Слова прадастаўляецца старшы- ні лагойскага райвыканкома т. Клімаву. Ён пачынае сваю прамову з напамінку аб вялікім значен- ні другога з'езда калгаснікаў- ударнікаў, які пры непасрэдным удзеле і пад кіраўніцтвам тавары- ша Сталіна выпрацаваў гістарыч- ны статут заможнага калгаснага жыцця.

— Гэты сталінскі статут,—га- ворыць т. Клімаў,—устанавіў па- радак замацавання за калгасамі зямлі: навечна. Гэта даю магчы- масць так радасна святкаваць сё- нешні дзень—дзень уручэння нам дзяржаўнага акта на вечнае ка- рыстанне зямлэй...

Пад гушчы аплатыменты і воклічы «ўра» перадае тав. Клі- маў дзяржаўны акт старшыні калгаса.

— Раней марай кожнага сяля- ніна было купіць хоць невялічкі кавалак зямлі,—гаворыць т. Ва- рэйка, зварачаючыся да схода. — Не ўсе мелі гэту магчымасць. Для батракоў і бедыкоў гэта бы- ло марай. А вось сёння нам дзяржава зусім дармова перадае 514,41 гектараў зямлі! Я ад імя ўсіх нашых калгаснікаў і калгас- ніц горача дзякую савецкай ула- дзе і нашай камуністычнай партыі на чале з дарогім праваль- ром таварышом Сталіным за пе- радачу нам зямлі на вечнае кары- станне.

Шматгалоснае «ўра» і воклічым дозунгаў у гонар таварыша Ста- ліна і камуністычнай партыі злі- ліся ў адно з апошнімі словамі старшыні калгаса т. Барзіка.

Акт з рук Варэйкі пераходзіць на стол прэзідыума. Тут ён бе- рэцца фоташаўляецца ліцавой отараной да схода.

— Нас прымі вітаць слаўны чырвоны пагранічнік, — наве- дамляе, старшыня схода.

На трыбуну ў поўным баявым снаражэнні выходзіць аддзяленне пагранічнікаў. Ад імя іх вітае кал- гаснікаў чырвоармеец Дзімітры- вў. Колькі яго слова адкачалона. Ён гаворыць аб той вялікай ра-

чыл. Аб гэтым ён падрабязна расказвае сходу.

— Толькі пры савецкай уладзе, —гаворыць Маслаў,—нас пачалі за людзей лічыць, мы дабіліся светлага жыцця. Да рэвалюцыі ўсё вёска ўладала 250 гектарами зямлі. За кожны кавалак біліся і яшчэ біліся — брат з братам, сын з бацькам, вёска з вёскай. Тры гектары зямлі было на двор- раней. Дзевяць гектараў мы ма м зараз на кожны калгасны двор.

З прывітаннімі выступаюць на- чальнік №-скага пагранатрада тав. Шміт, інструктар ЦВК БССР Русовіч, старшыня Слабодскага сельсовета Карповіч, старшыня Калачаўскага сельсовета Гілевіч. Сакратар Лагойскага РК КП(б) тав. Цэйленгольд вішуче калгас- нікаў з атрыманнем дзяржаўнага акта на вечнае карыстанне зям- лэй. Ад імя ЦК ВКП(б) і ўрала БССР вітае калгаснікаў са святам т. Кавальчук.

— Шлях, які мы разам з вамі прайшлі пры савецкай ула- дзе, быў нялёгкім. Трэба было зламаць супраціўленне, разбіць кулацтва, трэба было ліквідаваць яго як клас. Гэта быў цяжкі шлях, але мы вышлі пераможцамі дзякуючы генаўнаму кіраўніцтву камуністычнай партыі і яе вялі- кага правальра таварыша Сталі- на.

Тав. Кавальчук напамінае кал- гаснікам аб тых абавязках, якія наладае на іх атрыманне дзяр- жаўнага акта. Гэта — яшчэ лепш працаваць, берагчы калгаснае Дабро, узорна праводзіць у жыц- цё сталінскі статут заможнага і культурнага жыцця.

Сход вітаў намеснік народнага камісара земляробства т. Каранеў- сні.

Пад бурны аплатыменты і доўга незмаўкаемае «ўра» сход аднагалосна настанаўляе паслаць прывітаннае пісьмо правальру і настаўніку прадоўжных усяго све- ту—таварышу Сталіну.

... Урачысты сход закончаў. Гасці і калгаснікі накіроўваюцца на калгасны банкет. Пасля бане- та калгаснікі запрашалі да сябе ў гасці адзін другога. Маладзё на- ладзіла вечарынку.

А. МАНЬКОУ.
В. БЕРЖБАЛОВІЧ.
В. АСТРОЎСКІ.
Лагойск.

Секратар РК КП(б)В Ракуба, старшыня РВК Ко- нінэу).

ЧОРНАЯ ДОШКА
Пестеновай камісіі па сацыялістычнаму саборніцтву з За- ходне-Сібірскім краем і Заходняй вобласцю за генаўнае адста- вленне па хлебздымач, звароту насенных і харчовых пазы, азі- мей сябе, апрацоўцы і здачы ільнопрудукцыі, уборцы і адгру- цы бульбы занесены на ЧОРНУЮ ДОШКУ наступныя раённы:
СУРАЖСКІ (сакратар РК КП(б)В ГЕРЦОВІЧ, старшыня райвы- канкома АСМАЛОЎСКІ, райупаўкамзаг СЛАБКОЎСКІ).
РАСОНСКІ (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)В МІРОНЧЫК, старшыня райвыканкома ПАРТНОУ, райупаўкамзаг ЯКУБОВІЧ).
СІРОЦІНСКІ (сакратар райкома КП(б)В РУМЯНЦАУ, старшыня райвыканкома КАБЫШ, райупаўкамзаг ЗАЛЕСКІ).
ШКЛОЎСКІ (сакратар райкома КП(б)В ШЧЭМЕРАУ, старшыня райвыканкома КОЗІНЦАУ, райупаўкамзаг МАКАРАУ).
ПЕТРЫКОЎСКІ (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)В ЖУКОЎСКІ, старшыня райвыканкома ЗАКОРКІН, райупаў- камзаг КРАСОЎСКІ).
ДРЫСЕНСКІ (сакратар райкома КП(б)В ФРЭЙДЗІН, старшыня райвыканкома КАЖАРСКІ, райупаўкамзаг КАЦ).
АСВЕЙСКІ (сакратар райкома КП(б)В ДЗІНЕРШТЭІН, старшы- ня райвыканкома МАРТЫНАУ, райупаўкамзаг БАДУНОУ).
ПЛЕШЧАНІЦКІ (сакратар РК КП(б)В КЛІНОЎСКІ, старшыня райвыканкома ЛЯСОВІЧ, райупаўкамзаг ГУЛЕЦКІ).
ЛЕЛЬЧЫЦКІ (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)В СТАВЕВІЧ, старшыня райвыканкома ГАЎРУСЕУ, райупаў- камзаг ПЛУМЕ).
ЧЭРВЕНСКІ (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)В ВАЙСБОРД, старшыня РВК СУРБА, райупаўкамзаг ЧЭПУЛЕНЦ).
ЖЫТКАВІЦКІ (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)В МЕРКУЛЬ, старшыня райвыканкома ДЫНАУ, райупаў- камзаг САВІЦКІ).
МЕНСКІ МАЛОЧНЫ ТРЭСТ (дырэктар СЦЯПАНАУ).
БЕЛНАСЕНТРЭСТ (дырэктар МЕЛЬНІКАУ).
Саўгас ПАГОСТ (дырэктар БРАНАВЕЦ).
Саўгас РУЖАМПОЛЬ (дырэктар ЖДАНКОУ).

ЯШЧЭ ІДУЦЬ РАЗМОВЫ...

ШКЛОУ. (Спец. кар. «Звязды»). Асене-зімовыя перавозкі пачалі- ся. а на станцыі Шклоў яшчэ толькі ідуць размовы аб падрых- тоўцы да перавозак. У бліжэйшы перыяд тут павінны быць нагу- зіць звыш 8.000 тон бульбы, 1,5 тыс. тон гародніны і разгрузіць 3.000 тон хлебных прадуктаў. Ал- наж, на станцыі не ўсе ўчасткі падрыхтаваны к таму, каб асвоіць гэты грузпаток.

МТС другі год не мае інвентару для вытрузкі мінеральных угнасе- няў. Усё гэта тэрмінальнае, цягне ўніз паказальнікі выканан- ня плана і вымаральнікі работ на станцыі.

Пад'язныя шляхі да склада не адрамантаваны. І ледзь толькі дождж—тануць калёсы ў гразі.

Многа недаробак мае і сама станцыя (начальнік тав. Жыка- вец, парторг тав. Гоберман). Для безапаснасці руху паяздоў неаб- ходна асвятліць электрычнасцю ўваходныя і выходныя семафоры і гідраўлічныя калонкі. Невялікага рамонтнага патрабуе паўгаз, трэба паправіць вадасточныя трубы і барты. Асабліва востра сталіць пы- танне аб забеспячэнні грузчыкаў цёплай адзежай. Пакуль што няма ні аднаго комплекта адзежы.

Асабліва тэрмінальна кліентура. Заготзярно (дырэктар Маліноўскі) не мае свайго пагрузачнага інвен- тару. Транспартёраў патрэбна 6, а ёсць 2, не хапае насілак і вё- раў. Зусім не забяспечаны рабо- чай сілай. І таму падаваемыя станцыяныя вагоны да складаў За- готзярна прастойваюць там пад пагрузчай каля 14 гадзін, замест задання 6 гадзін.

Задача заключаецца ў тым, каб яшчэ і яшчэ раз правесіць пад- рыхтаванасць усіх участкаў да асваення асене-зімовага грузпа- току. Кіруючыя раённыя арганіза- цыі павінны прымусяць Заготзярно і райзаг узорна выконваць свае абавязкі перад транспартам. Чот- ная работа кліентуры і станцыі вырашае поспех перавозак.

Райзаг (кіраўнік Ронін) на ве- расень атрымаў па адказнаму пла- ну 128 вагонаў на пагрузку буль- бы, а да 15 верасня не пагрузіў ні аднаго вагона. Больш таго, рай- заг падаў заяўку аб зняцці з пла- на 88 вагонаў. Тут таксама не за- бяспечаны пагрузачным інвен- таром. Віт замест 200 ёсць 60, на- сілак патрэбна 300, а ёсць 50.

Н. Г.

П Е Р А Д ВЫБАРАМІ У КЛАЙПЕДЗЕ

ФАШЫСТЫ ЗАПУЖВАЮЦЬ ВЫБАРШЧЫКАУ

КЛАЙПЕДА (МЕМЕЛЬ), 24 верасня. (БЕЛТА). Учора, у апошні нядзельні дзень перад выбарамі ў сеймік, прадыбарная агітацыя заметна ажывілася. Трэба адзначыць, што прыхільнікі «намецкага адзінства» цэнтр п'ячару свабоднай агітацыі перанеслі на індывідуальную апрацоўку выбаршчыкаў. Не апошняю роллю ў іх агітацыйнай рабоце займае запужванне выбаршчыкаў прыходам гітлераўцаў, якія, моў, сурова распраўляцца з праціўнікамі. Як відаць, той-жа меце служба і буйныя ваенныя маневры ва Усходняй Прусіі, якія прадоўжаны да пачатку выбараў, г. зн. да 28 верасня.

Агульны лік выбаршчыкаў—75 тыс. Кожнаму выбаршчыку прадастаўлена права галасаваць за 29 чалавек (лік членаў сейміка) са 186 кандыдатаў, змешчаных у алфавітным парадку ў адным агульным спісе.

КАНЦЭНТРАЦЫЯ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК ПРАДАУЖАЕЦЦА

СТАВГОЛЬМ, 25 верасня. (БЕЛТА). Шведская «Соцыялдемакратэн» паведамляе з Тыльзіта (Усходняя Прусія), што ў напрамку да граніцы з Блайпедскай (Мемельскай) вобласцю бесперапынна ідуць германскія транспарты з салдатамі і харчовымі прадуктамі.

Канцэнтрацыя германскіх войск адбываецца недалёка ад Тыльзіта, размешчанага ля граніцы з Літвой на рацэ Немане.

Паводле слоў газеты, ля граніцы ўжо знаходзіцца ў поўнай баявой гатоўнасці 60 тыс. рэгулярных войск германскай арміі, 30 тыс. членаў штурмавых і ахоўных атрадаў, частка якіх пераадзець сельскагаспадарчымі рабочымі, і 23 тыс. чалавек з праходзячых працоўную павіннасць.

Тт. Чарвякоў і Любовіч на выстаўцы праектаў плану буды Менска

Учора, 26 верасня, старшыня ЦВК СССР і БССР тав. Чарвякоў і намеснік старшыні Соўнаркома БССР тав. Любовіч у суправаджэнні старшыні менскага горсовета тав. Жуковіча наведалі ў горсовете выстаўку праектаў планаў буды г. Менска.

Слаўны юбілей рабочага Г. І. НЕСЦЯРЭНКА

ГОМЕЛЬ, 26 верасня. Споўнілася 46 год работы на транспарце тав. Г. І. Несцярэнка, спачувачага КП(б)Б і актыўнага рабкора. Тав. Несцярэнка працаваў слесарам, пазней быў машыністам, памочнікам начальніка завода імя Ленінскага.

Тав. Несцярэнка 67 год. Прышлося яму перайсці на пенсію. Але сумна стала старому транспартніку і праз месяц ён вярнуўся зноў на работу ў якасці інспектара ваговага дэпо па прыёмцы вагонаў.

Пасля загаду наркома тав. Кагановіча аб ліквідацы аварыі і крушэнняў на транспарце, т. Несцярэнка добраахвотна ўзяўся аглядаць калёсныя пары. Ён агледжана 304 калёсных пары, з якіх 8 аказаліся з трэшчынамі. Такім чынам, т. Несцярэнка папярэдзіў 8 матчыных крушэнняў.

Тав. Несцярэнка свой вопыт перадае тэхнікам-практыкантам, з якімі ён праводзіць спецыяльныя тэхнічныя нарады, дапамагае рабочым у павышэнні іх кваліфікацыі.

Дом абароны ў вёсцы КРУГЛАЕ, 26 верасня. (Кар. «Звядзі»).

У вёсцы Цяцерына ў памяшканні былой синагогі адкрыт дом абароны. Дом праводзіць міжзборавыя заняткі з пераменнікамі рыхтуе дапрызыўнікоў чыюе вайсковымі гурткамі ў калгасях.

16 пераменнікаў і дапрызыўнікаў, якія займаюцца ў доме абароны, здалі нормы на значок «Гатоў да працы і абароны», а 4 — на значок «варашылаўскі страдок».

Усебеларуская калгасна-соўгасная спартакіада



Калгасная футбольная каманда Слуцкага раёна (напінан т. В. ДУЛЯ) — удзельнікі спартакіады. Фото ГРУНФВСТА.

ДАСЯГНЕННІ МАЛАДЫХ ФІЗКУЛЬТУРНИКАУ

Не гледзячы на праліўны дождж, слаборанітым на першай усебеларускай соўгасна-калгаснай спартакіады праходзілі учора надзвычай напружана і далі надзвычайныя рэзультаты.

Выключная па сіле барацьба адбылася на беговай дарожцы. Старты ўсіх забегу былі энергічнымі і бурнымі. Усё-ж, некаторыя, аддаўшы ўсе сілы ў часе старту, фінішывалі абясцеленыя. Гэта глумачыцца слабай падрыхаванасцю, адсутнасцю тэхнікі, няведаннем тактыкі бегу.

Класічную сярэдняю дыстанцыю — 400 метраў — выйграў рахункавод калгаса імя Дзяржынскага, Строчыцкага сельсовета, Менскага раёна, т. Патунчык. Ён прайшоў яе за 1 мін. 1 сек. Яму-ж належыць лепшы рэзультат па мятанню дыска — 27 метраў 37 сант. У бегу на 5.000 метраў пераможцам вышаў мазырскі калгаснік т. Дзінен з часам 18 мін. 29,2 сек.

Выдатныя забегі былі жаночыя на 500 метраў. Асабліва прыкаваў увагу трэці забег. Калі 6 удзельніц забегу прайшлі першыя 200 метраў. Уперад вырвалася даярка соўгаса «Тарасова», Менскага раёна, т. Ніколенка. Ведучы забег, яна хутка павялічыла прасвет паміж сабой і канкурэнткамі і прыгожым стылем прыйшла к фінішу з выдатным часам (пры ўмовах дрэннага на-двор'я) — 1 мін. 35,4 сек.

Спартакіада знаменавалася яшчэ адной выдатнай падзеяй. Малады калгаснік сельдэсарыялі «ВАН», Са-

махавацкага сельсовета, Менскага раёна, т. Плешчынскі мятаў гранату на 68 метраў 94 сант. Гэта на 29 сант. менш усебеларускага рэкорду.

На футбольным полі сустрэліся каманды Дзяржынскага і Чашніцкага раёнаў. У адрозненне ад пазаўчарашняй сустрэчы футбольных каманд Дулі і Кармана, гэта сустрэча ішла ў вільным тэмпе. Выйгралі дзяржынцы з рэзультатам 2:1.

Скончыліся сустрэчы па валеяболу. З мужчынскіх каманд першымства заваявала каманда Чашніцкага раёна. На другім месцы — каманда саюза свінсоўгасаў. У жаночым розыгрышы па валеяболу ўдзельнічалі дзве каманды — Менскага і Хойніцкага раёнаў. Сустрэча паміж імі закончылася перамогай каманды Хойніцаў з рэзультатам 2:0.

Закрыццё спартакіады

Учора ў Менскім гарадскім театры адбылося ўрачыстае закрыццё першай усебеларускай калгасна-соўгаснай спартакіады. Пад доўга негмаўкаемыя апладысменты выбараўцаў і прэзідыум тт. Гікало, Валковіч, Чарвякоў, Саэян, Картуноў, Бенек, Ляўноў, Кавальчук, Кудзельскі, Стукалаў, Каранеўскі, Кузняцоў, Рыжынаў (загалычк сялянскім аддзелам ВСФК СССР), Гераўнер, Нейштат, удзельнікі спартакіады — тт. Дуля, Карман, Сабадэж, Жураўскі і інш.

Выбараўца ганаровы прэзідыум.

Першым агадошваецца імя таварыша Сталіна. Зала грэміць ад апладысменту. Усе ўстаюць. Аркестр грае «Інтернацыянал».

Намеснік старшыні ВСФК ВССР т. Кузняцоў падводзіць вынікі спартакіады. У ёй прымалі ўдзел 400 калгаснікаў і рабочых соўгасаў, з іх 6 комуністаў, 109 комсамольцаў. 162 удзельнікі — значкісты «Гатоў да працы і абароны».

Галоўны суддзя спартакіады тав. Біргер паведамляе вынікі. Першае месца заваявала каманда Мекскага раёна, другое — Крычаўскага, трэцяе — Хойніцкага і чацвёртае — Дзяржынскага. На апошнім — 24 месцы — Лібаванскі раён. Па футболе першае месца заняла каманда Дзяржынскага раёна, другое Слуцкага.

Каманда Менскага раёна ўзнагароджваецца пераходным сцягам ВСФК ВССР і прызам ЦВК ВССР — 1 тыс. руб. на абсталяванне дзіцячай базы. Каманда Крычава атрымае прыз таварыства «Дынамо» — розныя спартыўныя прылады на 1.500 руб. Каманда Хойніцкага раёна ўзнагароджваецца прызам таварыства «Спартак» — спартыўнымі прыладамі, а Дзяржынскі раён — прызам Наркамата аховы здароўя — медыцынскім фізкультурным кабінетам. Каштоўным падарункам прыміраваны 16 удзельнікаў спартакіады, сярод якіх тт. Дзінен, Дубіноўскі, Патунчык, Ніколенка, Плешчынскі і інш.

Пасля ўрачыстай часткі адбыліся спартыўныя выступленні гімнастаў гіравікоў, барцоў і баякёраў.

Скончылі адгрузку бульбы

ОРША. (Па тэлеграфу). 25 верасня Аршанскім раёнам выканан план адгрузкі бульбы Ленінграду. План 3.500 тон. Адпужана высокакакаснай бульбы 3.591 тона.

КРЫШКІЯН, ХАЗАНАУ.

— 0 —

ЗДАРЭННІ

Тайныя абарты. У вёсцы Казярогі, Лоеўскага раёна, калгасніца Марфа Міхальчанка рабіла тайныя абарты жанчынам ваколічных вёсак. Грамадзянка Н. Гунько, пасля абарта Міхальчанкі, цяжка захварэла.

Крымінальны вышук выкрыў злачынства Міхальчанкі. Яна прыцягваецца да судовай адказнасці.

Дзетазабойцы. Аднаасобнік вёскі Стралкоўскі злосна ўхіляўся ад уплаты аліментуў Зосі Пустаход на ўтрыманне свайго двухгадовага дзіцяці Аляксея. За гэта Стралкоўскі быў асуджаны нарсудом да 6 месяцаў прымусовых работ.

Каб пазбавіцца ад дзіцяці, матка Стралкоўскага Кацярына «спачаставала» ўнука хлеба, у які палажыла кавалачкі шпёла. Толькі выпадкова звярнуўся рэйкай часу з работы Зосі Пустаход заўважыў хлеб са шпёлом.

Кірыя і Кацярына Стралкоўскія арыштаваны і хутка прадстануць перад пролетарскім судом.

ПАВЕДАМЛЕННІ

29 верасня Менгарком КП(б)Б сцільнае агульнагарадскую канферэнцыю прапагандыстаў горада і спухачоў усіх відаў партесветы па пытанню партучобы.

Канферэнцыя адбудзецца ў алікім зале Дома партыі з 7 гадзіны вечара.

Яўна сакратароў партыі і інжынерна-тэхнічных партарганізацый, эж. партбінетаў, усіх прапагандыстаў і слухачоў партшкол і гуртоў (староста і і вылучаны слухач ад кожнага віду школы і гуртка) — абавязова.

Заг. аддзела культуры і прапаганды ланізма Менгаркома КП(б)Б ЧЫЖОВА.

СПІС ПАРТКАЛЕНТЫВАУ, САКРАТАРЫ ЯКІХ ЗАПРОШАНЫ НА КАНФЭРЭНЦЫЮ ПА ПАРТВУЧОБЕ.

Завод імя Варашылава, завод імя Кірава, завод «Большэвік», ф-ка імя Кагановіча, ф-ка імя Куйбышава, ф-ка імя Крупскай, завод «Ударніка», ф-ка «Окцябр», друкарня імя Сталіна, электрастанцыя, завод імя Молатава, трампарк, хлебазавод, ф-ка «КІМ», «Комунарка», шчотачная завод ланцугоў Галля, ф-ка імя Фрунзе, мясакамбінат, шклезавод, Белкомунбанк, ф-ка «Чырвоны тэкстыльшчык», ЦЭЦ, ф-ка імя Тэльмана, «Чырвоная зорка», завод

СУД ЗЛОДЗЕИ У АШЧАДКАСЕ

Касір плешчаніцкай раённай ашчадкасцы Кастусь Ліпніцкі бяспэнак скупляў у прадоўжальніцы дэляжыўных пазык і ў саміх іх купляў аблігацыі і ў саміх іх мяшчанні адшчадкасцы. Даламані кантралёр гэтага-жа касі іосі Баневіч, які таксама апраў імякі такіх «пакупае».

Ліпніцкі прысвоіў аблігацыі дэляжыўных пазык, якія належалі ботнікам розных устаноў, і ашукваў пазыкатрымальнікаў і раў іх. Так, калі з іму ашукваў пазыкатрымальнікаў і прасьбіць іх аблігацыі, Ліпніцкі іх ілігаці, на якія падалі выправа пакадаў сабе, а выдываў іх Толькі па аблігацыя пазыкі іверты завярнуўся Ліпніцкі чынам прысвоіў 630 руб. Прыбыску ў Ліпніцкага знойдзена гапай на 2.432 руб. 80 кап. і 80 руб. грашчыма.

Справа гэта разглядана ў судом у Пleshчаніцкай і раёнам пракурора і абарон. Ліпніцкі прыгаворан да 6 год пазбавення волі з высылкай у аддаленыя раёны ССРСР, Дубаневіч — да 3 годаў пазбавення волі тэрмінам на 1 год.

30 верасня 1935 года ў 7 гадзіны вечара ў Доме партыі (адрас: вуліца Тэльмана) адбудзецца лекцыя для партыянаў і прапагандыстаў на тэму «Гісторыя большэвіцкіх арганізацый у Закаўказзі» (па дакладу Д. Д. Рыя).

Пасля даклада мастацка-выступленні. Билеты можна атрымаць у партыі № 18.

Нам. адм. рэдактара А. ДІСІ

радау, часта якіх пераадзежа сельскагаспадарчымі рабочымі, і 23 тыс. чалавек з праходзячых працоўную павіннасць.

роны. з'ялі нораы «Гатоў за працы і абароны», а 4 — на значок «варашылаўскі стра-лок».

Спартакіяда азнаменавалася яшчэ адной выдатнай падзеяй. Малыя калгаснік сельгасарцелі «ВАН», Са-

т. Дуля, Карц, Себадэж, Журе-ска і інш. Выбраенца ганаровы прэзідыум.

Пасля ўрачыстай часты адомі-отыльшчыне», ЦОД, «Чырвоная зорка», завод (Там...

ЗАКЛЮЧНЫ БАЛАНС БЕ КААППРОМСОВЕТА на 1 студзеня 1935 г. А К Т Ы У

ПАМ'ЯШКАННЕ ВДТ-1.

Белаву н. дзюжаны Тэатр **ОПЕРЫ І БАЛЕТА**

С і н н я **Князь Ігар**

Пачатак у 8 гадзін веч. Вілеты ў рабочай касе з 11 да 2 і з 4 да 6 гадзін і ў касе тэатра з 12 да 2 і з 5 гадзін вечара. Прываішча заяўкі на калектыўныя паходы (са скідкай).

Памяшканне дзяржаўнага дырэктар — народ-польскага тэатра **ВССР БДТ-III** дырктар — народ-польскага тэатра **ВССР БДТ-III** дырктар — народ-польскага тэатра **ВССР БДТ-III**

Мастацкі кіраўнік **Сенінінаў**. Заўтра, 28 верасня, **Часаўшчык нурыца** Пачатак у 8 гадз. 30 мін. веч. Вілеты прадацца ў рабочай касе і ў касе тэатра.

ГУКАВЫ КІНО-ТЭАТР «Чырвоная зорка» «ЗНАТНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» Звыш праграмы канцэртнае аддзяленне.

ГУКАВЫ КІНО-ТЭАТР «Пропетарый» Гукавы месцецікі фільм «ГРАНІЦА»

ГУКАВЫ КІНО-ТЭАТР «Інтэрнацыянал» Гукавы фільм «ЧАПАЕУ»

Кіно «СПАРТАК» Замежны фільм «СЯ-РЭЗБРАНЫ КОНЬ» драма ў 6 частках.

Дырэкцыя Беларускага дзяржаўнага медыцынскага інстытута даводзіць да ведама студэнтаў **IV і V КУРСАУ** медыцынскага інстытута што **ЗАНЯТКІ** ўказаных курсаў пачнуцца і кастрычніка.

БЕЛАРУСКА-КАНАДА-ЗБЫТАВАЯ БАЗА ЭЛЕКТРАЗБЫТА ВЭТ Менск, Совецкая, № 68/59

прыступіла да збору **ЗАЯВАК** на 1936 г.

на наступныя электра-вырабы масавай прадукцыі: Лямпы асвятляльныя і спецыяльныя (аўто, кіно, кацельныя, чыгуначныя, літарныя, ртутныя і т. д.), электра-ўстано-вачны матэрыял, нізкавольны фарфар, асвятляльную аратуру, пражэктары грамадзянскага тыпу, вентылятары, рубільнікі, прадахраніцелі і плаўкія ўстаўкі, элементныя камутатары і аратуры для сігнальных лямп, розны ізаляцыйны матэрыял (акрамя ізаляцыйных істужак і эбаніта), трансфарматары кацельныя і званковыя.

У заяўках неабходна ўказаць да якога гл'ўка, ці наркамата адносіцца данае прадпрыемства. Заяўкі належыць падаваць на асобных лістах па групах вырабаў. **ТЭРМІН** прадстаўлення заявак **10 КАСТРЫЧНІКА 1935 г.** Пасля ўказанага тэрміна прыём заявак спыняецца. **ЭЛЕКТРАЗБЫТ.**

Васілевіцкая школа леспрамгасвуча трэста «ЛЕСБЕЛ»

абвясчае **МАБОР ЗУЧНЯУ** па спецыяльнасцях:

1. Кавалёў — 25 чал., тэрмін навучання 9 месяцаў.
 2. Пляправу амерыканскіх піп — 50 чал., тэрмін навучання 2 месяцы.
 3. Старшых брыгадзіраў па лесазэгатоўках — 60 чал., тэрмін навучання 6 месяцаў.
- Узрост для паступаючых ад 17 да 25 год. Асвета не ніжэй 3 груп. Да заявы трэба прылажыць дакументы: аб асвете, аб узросце, аб састанавішчы стане з'яроў; для калгасніка — даведка аб водпуску з калгаса. Прынятыя забяспечваюцца інтэрнатам і стыпендыяй ад 50 да 70 руб. у месяц у залежнасці ад паспяховасці. Заявы прымаюцца да 15 кастрычніка. Пачатак заняткаў — з 20 кастрычніка. Для адказу трэба даць марак на 40 кап. Заявы падаваць па адрасу: ст. Васілевічы, Зах. чыг. школа леспрамгасвуча. **ДЫРЭКЦЫЯ.**

Беларускае аддзяленне «СОЮЗОРГУЧЕТ»

даводзіць да ведама, што тэрмін прадстаўлення арганізацыямі **ЗВОДНА І ЗАЯУКІ**

на формы ўчоту справаздачнасці і іншыя дакументацыі на 1936 г. **НЕ ПАЗНЕЙ І КАСТРЫЧНІКА г.г.**

Мясцовыя і рэспубліканскія арганізацыі прадстаўляюць свае заяўкі толькі ў цэнтралізаваным парадку праз свае наркаматы і трэсты. Арганізацыі самастаўна значэння прадстаўляюць заяўкі сваім цэнтрам.

Арганізацыям прадстаўшым заяўкі пасля ўстаноўленага тэрміна ці не па зацверджанай форме, формы пэперы выдаляцца не будуць.

Заяўкі не з'яўляюцца абавязанымі на бланкі, выдадзеныя ад арганізацый, надаўшых заяўкі, пачаўшы пасля выдаўлення для іх формы заявак.

Формы заявак надаваць асобымаць у Беларускам аддзяленні «Союзоргучет» Менск, Комуністычная № 16, тэл. 23—721. Бел. адд. «Союзоргучет».

У аддзеле аб'яў і званіце па тэлефону № 21-360

№ рах.	Назва рахункаў баланса	Агульныя сумы		Проц. да баланса	№ рах.	Назва рахункаў баланса	Агульная сумы
		Руб.	к.				
04	Асноўныя сродкі невытворч. значэння	318177	86	2,5	60	Асноўны фонд	1814 28
09	Розныя матэрыялы	19722	44	0,2	61	Паявы фонд	46881
13	Інвентар для снабжэння півав.	15475	96	0,1	63	Фонд амагартыванні	19170
26	Каса	391	57	—	64-а	Агульнасістэмны ФДК у Усекабалку	9185400
29	Вягучыя рахункі у Дзяржбанку	117606	66	1,4	65	Фонд падрыхтоўкі кадраў і культурнапраемстваў	700282
33	Разлікі з аграмаджаным сектарам	43663	19	0,4	67	Рэзерв на пакрыццё няпоўных даўгоў	161213
35	Разлікі з неаграмаджаным сектарам	2483	70	0,01	70	Доўгатэрміновыя пазыкі ў каапбанку і інш.	167768
36	Разлікі ўнутры сістэмы прам. кааперацыі	679067	45	5,4	33	Разлікі па некамерцыйных аперацыях	1814
37	Падсправаздачныя сумы	2490	96	—	34	Разлікі з органамі НКФ	970
39	Няпоўныя даўгі	161213	21	1,3	35-37	Разлікі з неабатугленым сектарам	3508
40	Выдаткі будучага часу	298	82	0,02	36	Разлікі ўнутры сістэмы прам. каап.	25603
42	Каштоўныя паперы	970960	—	7,7	74	Разлікі з рабочымі і служачымі	7002
43	Паі ў інш. арганізацыях	9500	—	0,02	84	Накапленні справаздачнага года	6040
44	Уклады ў каапбанках па лікв. зап. капіталу	29438	36	0,2			
45-а	Сродкі агульнасістэмнага ФДК у Усекабанку	918505	32	73,1			
46	Мэтавыя доўгатэрмін пазыкі НКФ на ўнесеныя авансах	956042	07	7,6			
47	Улік падаходн. падатку	59	46	—			
	БАЛАНС	12574908	03	100 проц		БАЛАНС	12574908

ЭБЕТ РАХУНАК ПРЫБЫТКАУ І СТРАТ ЗА 1934 ГОД

№ рах.	СУМА	№ рах.	СУМА		
52	Агульнаадміністрацыйныя выдаткі	250954	05	82	Прыбыткі ад эксплуатацыі маемасці
57	Розныя выдаткі і страты	73281	10	83	Прыбыткі мінулых гадоў
84	Адлічэнні на стварэнне рэзерваў	61213	21	63	Прыбыткі ад некарыстаных рэзерваў
	УСЯГО	385448	36	83	Прыбыткі розныя
	Накапленні справаздачнага года	6040	75	83	Адлічэнні ад нізоў на ўтрыманне апарата
	УСЯГО	391489	11		УСЯГО

Старшыня Беларускага прам. савета **БЕНЬКОВІЧ** Нам. старшыня Беларускага прам. савета **СЛАБОДКІН**

Беларускі дзяржаўны медыцынскі інстытут

абвясчае **набор аспірантаў**

на наступныя кафедры: 1. Фармакалогія і таксікалогія. 5. Біялогія. 2. Нарм. фізіялогія. 6. Нарм. анатомія. 3. Гісталагія. 7. Патал. фізіялогія. 4. Віялогія. 8. Мікрабіялогія. Будуць прымацца асобы, якія маюць медыцынскую адукацыю. Заявы з дакументамі — дыпламам аб сканчэнні мед. ВНУ і пажадана рэкамендацыі — падаваць у дэканат медінстытута: Універсітэцкі гарадок, анатамічны корпус. Дырэкцыя Медінстытута.

На падставе паставы ўрада Беларускага ад 1934 г. за № 955. ЗРК папяровай фабрыкі «Тан» у г. Шклове **ліквідуецца**

Установа і розныя асобы, якія маюць прэтэнзіі на іх, павінны прад'явіць іх у працягу 2-х тыдняў са дня пачатку працы. Пасля гэтага тэрміну прэтэнзіі прымацца не будуць.

На падставе паставы ЦВК і СНК ВССР ад 29 лістапада 1931 г.

«Пра парадак будавання, перабудавання, рамонту і ўтрымання маставых, тратуараў у гарадах, рабочых пасёлках».

Кіраўніцтва добрабыту ГОР ОВЕТА

ПРЫМАЕ ад устаноў, прадпрыемстваў, арганізацый і прыватных асоб, знаходзячыхся ў г. Менску, **ЗАЯУКІ**

на правядзенне работ па будаванню, перабудаванню і рамонт маставых і тратуараў на 1936 год.

ЗАЯУКІ прымаюцца да 15 КАСТРЫЧНІКА 1935 г. Пасля гэтага тэрміна заяўкі прымацца не будуць.

Кіраўніцтва добрабыту Менскага горсавета.

Гомельскі лесакамбінат імя тав. Г.КАП

даводзіць за асвама спачыўцоў піламатэрыялаў, што з 19 верасня г. камбінат перайшоў да водпуску

строўганага піламатэрыялу.

Просьба да ўсёй кліентуры аформіць абавязальствы дагаварамі. **ДЫРЭКЦЫЯ.**

Менская ЦЭЦ

уваходзіць у сістэму Народнага камісарыята комунальнай гаспадаркі ВССР з 22-IX-35 г.

Усе прэтэнзіі да будаўніцтва Менскай ЦЭЦ неабходна прад'явіць к «Центроэнергострою» да 27-IX 1935 г., пасля гэтага тэрміна ніякія прэтэнзіі прымацца не будуць. **НАРКОМГАС ВССР.**